

Слава
Валянціне
Церашковай!

ВОСТОК 6
ВОСТОК 5

РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

№7 ліпень 1963





Масква, 22 чэрвяна. Мітынг на Краснай плошчы, прысвечаны сустрэчы касманаўтаў Валянціны Церашковай і Валерыя Быкоўскага. М. С. Хрущоў і лётчыкі-касманаўты на tryбуне маўзалае У. І. Леніна.

ГОНАР і СЛАВА РАДЗІМЫ

«Чайка» — усяму свету цяпер вядомы пазыўны першай жанчыны-касманаўта Валянціны Уладзіміраўны Церашковай. На касмічным караблі-спадарожніку «Усход-6» яна зрабіла 48 віткоў, знаходзячыся ў палёце 71 гадзіну. А яе «зорны брат» Валерый Фёдаравіч Быкоўскі на касмічным караблі-спадарожніку

На арбіце касмічны карабель «Усход-6»! Пілатуе карабель Валянціна Уладзіміраўна Церашкова. Наша Валянціна! Наша Валі!

Бурнае захапленне выклікала гэтае паведамленне ў калектыве тэкстыльшчыкаў «Чырвонага Перакопа». Валі Церашкова — наша работніца, наша выхаванка, наша камсамолка. Мы гонарымся тобой, дзяўчына з вуліцы Стакак.

...На стыку змен фабрычны двор запоўнілі тысячи людзей. На мітынгу былі маці Валянціны — работніца нашага камбіната Алена Фёдаравна, якая нядаўна пайшла на пенсю, яе сястра Людміла — наша ткачыха, брат Уладзімір, які працуе ў нас жа шафёрам. Чалавече разводдзе бурліла нябачанай радасцю. Людзі абды-малі адзін аднаго, крычалі «Ура Церашковай!». На высокай фабрычнай вежы побач з гіганцкім ізабражэннем ордэна Леніна, узнагародай, якую носіць калектый за герайчную працу, узвілося пунсовое палотнішча ў гонар першай жанчыны-касманаўта. У парткоме, заўком, камітэт камсамола паступаюць усё новыя віншаванні... Радасць перапаўняе сэрца. Хочацца абняць увесь свет.

Я яе вельмі добра ведаю, Валі Церашкову, жывую дзяўчынку з чародкі фабрычнай дзетвары. Растррапаліся светлыя коскі. Блішчаць дапытлівия

вочы. Як і ўсе, скакала цераз вяровачку, гуляла ў хованкі...

Бачу і гладка прычесанай, урачыстай, у піянерскім гальштуку. На круглым тварыку бязмерная радасць таму, што прынялі ў піянеры. Чую спрэчку з-за барабана з хлапчукамі: чаму дзяўчынкі не бываюць барабаншчыкамі? А я хачу быць барабаншчыцай.

Потым, адбіваючы крок, яна ідзе з камсамольцамі на дэмансстрацыі. Звінць над калонамі слова маршу «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»... Яна — роўнічніца, работніца стужкаройнічнага цэха. На прадзільнай фабрыцы яе ставяць у прыклад. Упартая, настойлівая. Хутка асвоіла тэкстыльную спецыяльнасць. Актыўная ў грамадскай работе. Таварыская. Працуючы роўнічніцай, вучыцца ў тэкстыльнім тэхнікуме. Скончышы тэхнікум, працуе рамантроўшчыкам, авалодвае мужчынскай прафесіяй, і спра-вае кіпіць у яе руках.

Прышла аднойчы ў партком, гаворыць: я стала парашутысткай. Вось бы іншых дзяўчат заахвоціцы! Нашы чырвона-перакопскія — удалыя, смелыя.

Я адказваю: у чым жа справа?

Узялася Валянціна кіраваць гуртком парашутыстаў з 20 чалавек. Ды яшчэ як кіравала! Парашутысткі з яе групы сталі лепшымі ў Яраславі.

Расце, становіца больш да-

рослай дзяўчына. Вось камсамольцы камбіната выбіраюць яе сваім вожаком, сакратаром камітэта ВЛКСМ.

Вожак з яе выйшаў сапраўды выдатны. З захапленнем вяла яна камсамольскую справу. Галоўнай зброяй у яе работе была душэўная шчодрасць. Калі малады хлопец або дзяўчына аказваліся ў цяжкім становішчы, яна ўмела даць дзельную параду, развеяць сmutak. Калі трэба было «прачасаць» каго-небудзь, яна рабіла гэта смела, не клапоцячыся пра тое, пакрыўдзяцца на яе ці не. Падкупляла маладзь яе манера паводзіць сябе, працтата. На маладзёжных вечарах яна паводзіла сябе, як усе: весялілася, танцевала, спявала. Ва ўсіх справах, на якія кікіла іншых, была першай. Яна скакала з парашутам, плавала, бегала на кароткія і доўгія дыс-

танцы, іграла на домры ў гуртку народных інструменту.

У звычайнім жыцці Валі вельмі скромная. Яна абавязаная дзяўчына, жаноцкая, зgrabная. Любіць апрануцца да твару, па модзе. Працуючы сакратаром камітэта камсамола, яна стварыла клуб дзяўчат. Лепшыя майстры і мадэльеры кансультаўвалі чырвонаперакопскіх дзяўчат, якое лепш насыць адзенне, абутак, як прычэсвацца. Маладыя гаспадыні ў гэтым клубе вучыліся сервіраваць стол, варыць абед. Маладыя маці ва ўрачоў і педагогаў вучыліся выхоўваць дзяцей.

У Валі шмат сяброў. Але самы блізкі сябар яе — маці. Алена Фёдаравна яна любіць бязмежна. Гаворыць яна пра яе заўсёды ласкава: мамачка, мамулька, у мяне самая лепшая ў свеце мама. Калі Валі бывае дома, яна ўсю работу па гаспадарцы бярэ на сябе: мые падлогу, бялізну, прасуе... Падехаўши, часта піша маці пісьмы і ўсё наказвае: беражкі сябе, пра мяне не турбуйся, у мяне ўсё добра, ўсё Ѹдоўна. З маці Валі раіца, паважае яе думку. А калі што і не скажа часам маці, то толькі дзеля яе спакою.

У лютым мінулага года Валянціна Уладзіміраўна прыйшла да мяне падзяліцца патаемным.

— Я парашутыстка, загартоўка ў мяне ёсць. Што, калі па-

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

РАБОТНІЦА № 7 і СЯЛЯНКА

ЛІПЕНЬ
1963

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ ТРЫЦЦАЦЬ ДЗЕВЯТЫ

дам заяву ў касманауты? Пры-
муть, га?..

Глядзела я на гэту смелую,
ясную дзяучыну, на агеньчыкі
яе шэрх разумных вачэй і ду-
мала:

— Калі дзяучатам суджана
літаць у космас, то ты будзеш
сярод іх, Валянціна. Ты пера-
можаш перагрузкі пры выхадзе
на арбіту Зямлі, як перамагла
іх пры уступленні ў жыццё.
У суроўай вайне без бацькі,
у нястачы праходзіла тваё дзя-
ціства. Не заусёды быў у цябе
хлеб. А пра булку, цукерку,
пернік ты толькі марыла. Суке-
нічку табе шылі з паношаных
сукенак маці. Юнацтва твае
загартавала праца. У працы ты
не ведала стомы і перамагла
үсе цяжкасці. Авалодаеш і тым,
што трэба касманауту.

— Так, Валя,— сказала я,—
у цябе хопіць сіл.

Мы прынялі Валянціну Ула-
дзіміраўну у члены партыі.
Чырвонаперакопскім райкомом
КПСС уручыў ей партыйныя бі-
лет. Павіншавалі яе таварышы,
уручылі памятны падарунак.
А неўзабаве яна паехала ў Мас-
кву, у новую для яе школу.
Сяброўкам сказала: «Еду
у другую зборную парашуты-
стак!»

За год Валя шмат разоў на-
ведвалася дадому ў Яраслаўль,
на сваю вуліцу Стакак. Пры-
яджала заусёды жыццярадас-
ная, бадзёрая. Незадоўга да
палёту ў космас Валя гаварыла
з маці па тэлефоне:

— У мяне ўсё добра, мату-
ля... Хутка прыеду да цябе,
будзем варыць сунічнае варэн-
не. Пакланіся ад мяне «Чырво-
наму Перакопу».

Вось такой мы ведаем сваю
Валянціну! Дзяучыну з «Чырво-
нага Перакопа». Простую, моц-
ную, мужскую. За яе палётам
зараз сочыць уся краіна, увесь
свет, ёю, першай жанчынай-
касманаутам, ганарыцца Саве-
цкая Радзіма. З усіх канцоў
ідуць віншаванні да нас на
«Чырвоны Перакоп». Тэлеграмы
засыпалі маці, Алену Фёдароў-
ну. Усе захапляюцца гэтай
скромнай працаўніцай, якая
падняла і выгадавала траіх
дзяцей і сярод іх такую кри-
латую дачку.

Хутка збрэзца ў Маскве Су-
светны кангрэс жанчын. Валін
палёт у космас — гэта цудоўны
падарунак жаночаму кангрэсу.
Няхай дэлегаты кангрэсу ба-
чаць, якія ёсць савецкія жан-
чыны! Няхай ведаюць, што яны
у нас роўныя з мужчынамі і ў
правах, і ў мужнасці, і ў герой-
стве.

Да хуткай сустрэчы, дарагая
наша Валюша. Чакаем цябе з
нецярплювасцю на нашым «Чыр-
воным Перакопе», на стара-
жытнай яраслаўскай зямлі!

Валянціна УСАВА,
сакратар парткома камбіната
«Чырвоны Перакоп».
г. Яраслаўль.

(«Праца» за 18 чэрвеня г.г.).

НЕАДКЛАДНЫЯ ЗАДАЧЫ ПАРТЫІ

Мы живём у цудоўны час, калі наша краіна
пераможна крохыць да камунізма, ажыцця-
ляючы рашэнні ХХII з'езда партыі і Праграму
КПСС.

Вялікай падзеяй у жыцці партыі і краіны
з'яўляецца чэрвеньскі Пленум Цэнтральнага
Камітэта КПСС, які абмеркаваў наступныя за-
дачы ідэалагічнай работы партыі. На Пленуме
з прамовай выступіў Першы сакратар ЦК на-
шай партыі тав. М. С. Хрушчоў.

Галоўны вынік дзейнасці партыі,— гаво-
рыцца ў пастанове Пленума,— заключаецца
у тым, што за гады Савецкай улады сацыялізм
у нашай краіне перамог поўнасцю і канчат-
кова, выхоўваеца чалавек камуністычных
ідэалаў і высокіх маральных прынцыпаў, све-
тапогляд мільёнаў людзей упершыню ў гісто-
рыі фарміруеца на навуковай аснове марк-
сізма-ленінізма, савецкі народ мае цяпер
канкрэтны навукова аргументаваны план пабу-
довы камунізма.

Чаму партыя зараз звяртае асаблівую ўвагу
на ўзмацненне ідэалагічнай работы, на выхава-
нне савецкіх людзей?

За апошнія 10 год наша краіна зрабіла велі-
зарны крок уперад у развіцці прамысловасці,
сельскай гаспадаркі, навукі і тэхнікі. У нас па-
будавана 8 400 буйных прамысловых прад-
прыемстваў. Амаль у троі разы павялічыўся
валавы выпуск прамысловай прадукцыі,
а сельскагаспадарчай — на 67 працэнтаў. За
апошнія дзесяцігоддзе 9 з лішнім мільёнаў
дзяцей атрымалі новыя школы, амаль 3 мільёны —
дзіцячыя сады і яслі, пабудаванытыя
тысячы клубаў, бібліятэк. Рашаючыя перамогі
у развіцці навукі атрыманы іменна ў гэтых
гады.

Хіба не сведчыць аб гэтым палёт чырвона-
зорных караблёў «Усход-5» і «Усход-6»? Упер-
шыню ў гісторыі ў космас паднялася жанчы-
на-касманаут Валянціна Церашкова. Уладаль-
нікам новых міжзорных рэкордаў стаў і саве-
цкі касманаут-5 Валерый Быкоўскі. Гонар і
слава ім!

Так, нашы поспехі сапрауды грандыёзныя,
і гэта не дзе спакою імперыялістам. Яны раз-
умеюць цяпер, што не могуць знішчыць са-
цыялізм ваенным шляхам. Разумеюць, што
не змогуць устаяць яны перад сацыялістыч-
ным лагерам і ў эканамічным спаборніцтве
дзвюх сістэм. Вось чаму кіруючыя колы імпе-
рыялістычных краін шукаюць ўсё новыя і но-
выя сродкі барацьбы супраць нашай краіны.
Зараз яны робяць галоўную стаўку на ідэала-
гічныя дыверсіі ў адносінах Савецкага Саюза і
ўсяго сацыялістычнага лагера.

Пад сцягам антыкамунізма імперыялісты
спрабуюць расхістаць светапогляд будаўнікоў
сацыялізма і камунізма, разлажыць ідэйна-
найстойлівых людзей.

Вось чаму наша партыя лічыць першасту-
пенным абавязкам весці непрыміримую ба-
рацьбу з чалавеканенавініцкай імперыялі-
стычнай ідэалогіяй, абараняць савецкіх лю-
дзей ад яе тлятвортнага ўплыву, яшчэ актыў-
ней далучаць масы да вялікіх ідэй камунізма,
клапаціца аб выхаванні новага чалавека —
грамадзяніна камуністычнага грамадства.

Праца — крыніца ўсіх даброт, аснова жыцця
і развіцця чалавечтва. Вялікі гуманіст Максім
Горкі сказаў аднойчы, што ніякая сіла не
робіць чалавека вялікім і мудрым, як гэта
робіць сіла працы — калектыўнай, дружнай,
свабоднай працы.

Калі кожны рабочы і работніца, калгаснік
і калгасніца будуць працаўніца добрасумлен-
на, па-гаспадарску адносіца да даручанай
справы, вышэй будуць вынікі агульнай працы,

прыгажэйшым стане наша жыццё.

У нас ёсьць шмат добрых форм новых адно-
сін да працы — гэта брыгады камуністычнай
працы, якія выхоўваюць у рабочага лепшыя
маральныя якасці — калектыўізм, таварыскую
ўзаемадапамогу, непрыміримасць да недахо-
паў. У такім асяроддзі выхоўвалася і расла
Раіса Лазовік — ударнік камуністычнай пра-
цы, дэпутат Вярхоўнага Савета ССР закрой-
шыца гродзенскай абутковай фабрыкі «Нё-
ман». Рабочая сям'я выхоўвала і закройшыцу
Ніну Лобан. Яна, як і Раіса Лазовік, дабілася
высокіх паказычыкаў у работе. Яны адчуваюць
сябе сапрауднымі гаспадарамі прадпрыемства,
стаяць за гонар фабрычнай маркі, працуяць
без браку, эканомна расходуюць сыравіну.
За пяць месяцаў кожная з іх сэканоміла па
5—6 тысяч квадратных дэциметраў мяк-
кага скрутавару. А ўвесе цэх — 477,7 тысячи
квадратных дэциметраў!

У справе выхавання камуністычных адносін
да працы многае могуць зрабіць жансаветы —
арганізатары жанчын на прадпрыемствах,
у калгасах. Яны, вядома, бачаць у сваіх калек-
тывах сапраудных герояў працы, людзей, якія
душой хварэюць за агульную справу і сумлен-
на, самааддана працуяць. Няхай рабочы калек-
тыў акружыць іх пашанай і павагай. Няхай
іх волыт работы стане здабыткам усяго калек-
тыву, каб кожны рабочы, калгаснік следаваў
прыкладу перадавікоў.

Ну, а калі на заводзе або фабрыцы, у кал-
гасе або саўгасе, у цеху або брыгадзе прыжы-
ліся лодары, п'яніцы, рвачы, якія жывуць па
напісанаму закону «менш зрабіць, больш са-
рваць», — тады трэба абрушыць на іх увесе
гнеў грамадскасці.

Барацьба за камуністычную працу непарыў-
на звязана з барацьбой за новы камуністычны
быт, з барацьбой супраць перажытку міну-
лага, у прыватнасці — рэлігійных забабонаў.
Пленум заклікаў партыйныя і грамадскія арга-
нізацыі ўзмацніць увагу да пытанняў быту пра-
цоўных, па-сапрауднаму клапаціца аб іх даб-
рабыце, дбаць пра тое, каб яны культурна
праводзілі свой вольны час, каб наш савецкі
чалавек не шукаў «уцехі» ў папоў і баптыстаў.

Асабліва Пленум ЦК нашай партыі пад-
крэсліў неабходнасць рашучага паляпшэння
ідэалагічнай работы на сяле. Трэба больш
строга падыходзіць да падбору кіраўнікоў
сельскіх клубаў, палацаў культуры. Яны пер-
шыя праваднікі культуры. І вельмі важна, каб
гэтыя людзі любілі сваю справу, каб гарачым
словам агітатара маглі запаліць сэрцы слуха-
чоў, каб яны былі сапрауднымі энтузіястамі
культурнага фронту.

Ёсць у вёсцы Лаўрышава Навагрудскага раё-
на аддзяленне сувязі. Тут працуе Ніна Філі-
паўна Каўзялёва. Як быццам якія яна мае
адносіны да клуба? Яе справа загадваць пош-
тай. Але яна не глядзіць так вузка на сваю
работу. Ей літаральна да ўсяго справа! Чала-
век з вялікім сэрцам, яна любіць вёску, у якой
живе, добра ведае людзей, што жывуць і пра-
цуяць побач. Ніна Філіпаўна — ініцыятар мно-
гіх цікавых вечараў у клубе, канферэнціі чы-
тачоў, хоць і не загадвае клубам.

Чэрвеньскі Пленум ЦК КПСС распрацаваў
канкрэтную праграму ідэалагічнай работы,
узмацнення выхавання будаўнікоў камунізма.

Трэба, каб у кожным калгасе, на кожным
прадпрыемстве, у кожным сяле і гарадскім
пасёлку біла крыніцай ідэйна-выхаваўчая і
культурна-масавая работа, яшчэ вышэй узня-
лася творчая актыўнасць народа ў імя ажы-
цяўлення задач будаўніцтва камунізма ў на-
шай краіне.



КАНГРЭС НАДЗЕІ, ДРУЖБЫ І АДЗІНСТВА

Так назвалі дэлегаткі гэты Сусветны кангрэс жанчын. Шэсць дзён у сталіцы нашай Радзімы Маскве пасланцы розных краін свету вялі вялікую, хвалючую размову пра лёс міру на зямлі, аб умацаванні дружбы паміж народамі розных краін, аб барацьбе за нацыянальную незалежнасць, за права жанчын, за шчасце дзяцей усіх народаў.

Пад купалам величнага Крамлёўскага Палаца з'ездаў з 24 па 29 чэрвень гучалі пальміянныя прамовы дэлегатак з усіх куткоў нашай пла-неты.

З высокай трывбуны Сусветнага кангрэсу прагучала рашучае «не!» вайне. Дэлегаткі больш 110 краін свету яшчэ раз выказалі свою непахісную волю змагацца за мір, за шчасце ўсіх дзяцей зямнога шара.

Кангрэс выбраў савет Міжнароднай дэ-макратычнай федэрацыі жанчын. Старшыней федэрацыі зноў выбрана Эжэні Катон.

У канцы сваёй работы ўдзельніцы Сусветнага кангрэсу прынялі Зварот да жанчын, маці ўсіх краін, усіх кантынентаў, які за-канчваецца словамі: «Калі мы захочам, жыццё пераможа!» Гэтыя слова надзеі былі сустрэты бурнай авацый і гучнымі воклічамі: «Mip!», «Mip!», «Дружба!», «Дружба!». Пры закрыцці кангрэсу дэлегаткі моцна паціскалі адна адной руку, цалаваліся, віншавалі з паспяховым за-канчэннем кангрэсу, які абвясціў свету, што жанчыны не пашкадуюць сіл у барацьбе за шчасце народаў, за шчасце дзяцей.

Дэлегаты кангрэсу Н. В. Папова — старшыня Камітэта савец-кіх жанчын і А. І. Шчацініна — дацент вышэйшага інжынерна-марскога вучылішча з г. Уладзівастока.



Дэлегаты кангрэсу вітаюць Валянціну Церашкову. Другая злева — старшыня Сусветнай федэрацыі жанчын Эжэні Катон.

Праз часопіс «Работніца і сялянка» шлю сардэчнае прывітанне яе чытачам і ўсім жанчынам Беларусі.

Жадаю ім шчасця ў асабістым жыцці і поспехаў у працы.
Герой Савецкага Саюза лётчык-касманаўт

Валянціна Церашкова

На кангрэсе выступіла з пра-мовай першая ў свеце жанчына-касманаўт, Герой Савецкага Саюза Валянціна Церашкова. Гэта былі незабытныя мінuty для ўсіх удзельніц кангрэсу.

— Савецкі народ аказаў мне, простай савецкай жанчыне, найвышэйшае давер'е, даручыўши палёт у космас,— сказала Валянціна Церашкова. — Я шчаслівая, што здолела апраўдаць давер'е майго народа і змагла далажыць Мікіту Сяргеевічу Хрушчову, што праграма касмічнага палёту карабля «Усход-6» выканана поўнасцю.


Валянціна Церашкова звяртаецца да жанчын Еўропы, Азіі, Афрыкі, Амерыкі і гаворыць, якія выдатныя гэтых кантыненты, якія велічныя яны, калі глядзіш на іх з космасу.

— Пралятаючы над вашымі роднымі краінамі, — заяўляе касманаўт, — я захаплялася прыгажосцю кожнай з іх і ўсведамляла, што ў кожнай краіне б'юцца тысячи, мільёны сэрцаў, якія прагнуть міру і прагрэсу. Як радасна выступаць з гэтай высо-кай трывбуны і бачыць усіх вас разам, якія абліяркоўваюць важнейшае пытанне, як збавіць

нашу планету ад пагрозы тэр-майдзернай вайны, як зрабіць так, каб усе народы былі сва-бодныя, незалежныя і шчаслівые.

Думаючы аб космасе, аб спрахах зямных, я асабліва востра зразумела, працягвала Валянціна Церашкова, як цудоўна і пачэсна быць дачкой савецкага народа, грамадзянкай Савецкай дзяржавы, створанай геніем Уладзіміра Ільіча Ле-ніна, герайчнымі намаганнямі нашага народа. З першых дзён свайго існавання Савецкая краіна рашуча і паслядоўна праводзіць міралюбівую палітыку, змагаецца за мірнае сі-наванне, за мір без войнай і зброяй. Савецкія жанчыны ўсе да адзінай хочуць міру, хочуць шчасця сваім дзецям, хочуць яснага неба над зямлём. Я веру, я не могу не верыць, што сілы міру перамогуць! — усклікае першая ў свеце жанчына-касманаўт.

Гераіня космасу ад усёй душы пажадала кангрэсу па-спяховай работы — у добрым адзінстве сэрцаў і рук, у імя міру, шчасця і роскіту ўсіх народаў.



З палымнай прамовай на кангрэсе выступіла Даларэс Ібаруры.

Мы, удзельніцы Сусветнага кангрэсу жанчын, звяртаемся да ўсіх вас.

Мы, прадстаўніцы соценъ мільёнаў жанчын 110 краін, прыбылі ў Маскву з усіх канцоў зямнога шара: з Еўропы, Азіі, Афрыкі, Аўстраліі, з усіх краін амерыканскага кантынента, каб падзяліца нашым волытам, нашымі апаскамі і нашымі надзеямі і разам высветліць, што трэба зрабіць для таго, каб пакласці канец нашай трывозе і ажыццяўіць нашы надзеі.

Нас аб'ядноўвае агульнае імкненне да трывалага міру для ўсіх народаў зямнога шара, хоць нашы краіны знаходзяцца на розным узроўні развіцця, хоць мы розныя па сацыяльнаму паходжанню, палітычных поглядах і рэлігійных перакананнях...

Мы аднадушныя ў сваім імкненні заваяваць для работніц, сялянак, хатніх гаспадынь, прадстаўніц інтэлігенцыі дастойнае і справядліве месца ў грамадстве і ў сям'і, роўнасць правоў і абавязкаў, якая дасць нам магчымасць поўнасцю развіць нашы здольнасці, удзельнічаць ва ўсіх галінах у прагрэсе чалавечства. Мільёны жанчын ужо заваявалі эканамічныя, сацыяльныя і палітычныя права і змагаюцца за іх умацаванне і расшырэнне. Мільёны жанчын прымаюць удзел у пабудове новага грамадства на аснове поўнай роўнасці з мужчынамі.

МІР!
ДРУЖБА!
АДЗІНСТВА!



ЗВАРОТ СУСВЕТНАГА КАНГРЭСУ ЖАНЧЫН

Жанчыны, маці ўсіх краін,
усіх кантынентаў, дарагія сёстры,
дарагія сяброўкі!

Подзвіг Валянціны Церашковай і Валерыя Быкоўскага бліскучага даказвае, што нашы мары могуць стаць рэальнасцю.

Мы аднадушныя ў цвёрдай рашучасці заваяваць шчасце для нашых дзяцей, даць ўсім дзесям зямнога шара здаровае, шчаслівае, плённае жыццё.

Жанчына — маці ўсіх дзяцей свету. Мы не можам мірыцца з тым, што ў век навуковага і сацыяльнага прагрэсу, у якім мы жывём, мільёны дзяцей пазбаўлены радасці, галадаюць, застаюцца непісменнымі, падвяргаюцца эксплуатацыі, абяздоленія, асуджаны на заўчастную смерць.

Мы не можам мірыцца з прарапагандай варожасці і нянявісці паміж расамі і народамі, з тым, што сілы рэакцыі і вайны маюць магчымасць атручваць розумы і разбешчваць душы моладзі.

Жанчыны ўсіх краін і ўсіх кантынентаў!

Мы заклікаем вас нястомна змагацца, не баючыся цяжкасцей і ахвяр, дзеля заваявання і ў абарону правоў жанчын ва ўсіх галінах — права на працу, ахову здароўя, адпачынак, культуру, эканамічных, грамадзянскіх і палітычных правоў, каб стварыць у нашых краінах і на ўсёй зямлі неабходныя ўмовы шчаслівага жыцця для кожнай сям'і, якія даюць магчымасць выхоўваць пакаленні дзяцей, натхнёных вялікім

Дэлегаткі Судана на Сусветным кангрэсе жанчын.



ідэалам міру і дружбы паміж народамі, сацыяльнага пра-
грэсу, гуманізму.

Для ажыццяўлення гэтага законнага імкнення да шчасця не-
абходны мір і дружба паміж народамі.

Дарагія сёстры, дарагія сяброўкі ўсёй зямлі!

Мы ўстрывожаны растучай небяспекай, якую стварае гонка
узвращэння, што можа прывесці да тэрмайдзернай катастрофы,
таячай сур'ённейшыя вынікі для ўсяго чалавецтва.

Каласальныя рэсурсы кідаюца ў бездань, паглынаюца
вытворчасцю сродкаў разбурэння і знішчэння.

Усведамляючы сваю адказнасць за будучыню нашых дзяцей
і за лёс міру, мы поўныя цвёрдай рашучасці ўносіць усё большы
ўклад у барацьбу за ліквідацыю пагрозы вайны.

Мы хочам прымакаць узел у будаўніцтве трывалага міру. Мы
хочам пабудаваць трывалы мір. Мы не хочам вайны, і мы не
ракананы, што канфлікты паміж дзяржавамі могуць быць вы-
рашаны шляхам мірных пераговораў.

Мы хочам працаваць для таго, каб устанавіць ва ўсім свеце
мірнае суіснаванне паміж дзяржавамі з розным сацыяльным
ладам на аснове ўзаемнай павагі, тэртыяльнай цэласнасці
і суверэнітету, ненападу, неўмяшання, раўнапраўя і ўзаемных
выгад. Мы хочам дабіцца ўсеагульнага, поўнага і строга кант-

Плакат мастака Армена Вартаняна — «Не!»



Група дэлегатаў на кантрэференцыю. Злева направа: Ольга Аляксандраўна Хвалебнава, намеснік старшыні таварыства «Знанне», Дар'я Васільеўна Васільева, бетоншыца Краснагорскай ГЭС, Надзея Рыгораўна Заглада, Ніна Савельеўна Гусева, настаўніца з Арлоўскай вобласці, Ніна Пятроўна Хрушчова.

Фота Д. Чарнова.

ралюемага разбрэяння, у першую чаргу тэрмайдзернага разбрэяння.

Мы заклікаем вас:

змагацца разам з намі без адпачынку і перадышкі, каб
дабіцца спынення ядерных выпрабаванняў, стварэння бяз-
атомніх зон, ліквідацыі ваенных баз і адклікання войск з за-
менных тэрыторый;

падтрымліваць выступленні дзеячоў, арганізацый, урадаў,
усіх тых, хто дзейнічае ў гэтым напрамку;

павялічваць колькасць выступленняў жанчын за мір, мірнае
суіснаванне, разбрэянне.

Разбрэянне будзе адной з найвялікшых перамог міралюбі-
вых людзей. Яно будзе садзейнічаць устанаўленню ўсеагуль-
нага міру, створыць умовы для сапраўднай роўнасці паміж на-
родамі, выслабаніцу велізарнага матэрыяльнага і людскія
рэсурсы для мірнай працы, паставіць навуку на службу чала-
вецтву.

Разбрэянне не вырашиць усіх навырашаных сацыяльных
і іншых праблем, але яно створыць умовы, якія будуць адпа-
відаць інтарэсам народаў.

Справа разбрэяння і міру неаддзельная ад справы народаў,
якія змагаюцца за сваю нацыянальную незалежнасць.

Недапушчальна і ганебна для чалавецтва, што мільёны муж-
чын, жанчын, дзяцей знаходзяцца яшчэ ў каланіяльным раб-
стве, што многія краіны Афрыкі, Азіі, Латынскай Амерыкі зна-
ходзяцца яшчэ ў эканамічнай залежнасці ад імперыялістычных
дзяржаў, што праз 18 гадоў пасля разгрому Гітлера яшчэ
існуюць фашисткія дыктатуры.

Усе народы павінны мець магчымасць жыць свабоднымі і не-
залежнымі, выбіраць для сябе спосаб жыцця і грамадскі лад.

Мы салідарны з жанчынамі, з народамі, якія змагаюцца супра-
ць усіх відаў імперыялістычнага прыгнёту, усіх форм кала-
ніялізму і астаткаў феадалізму, за сваё вызваленне і нацыя-
нальную незалежнасць.

Мы салідарны з жанчынамі, якія змагаюцца і пакутуюць
у жахлівых умовах фашизму. І мы змагаемся за тое, каб ні
адна жанчына не знаходзілася ў турме за тое, што яна абараняла сваіх дзяцей, свабоду, мір.

Жанчыны, мы, хто дае жыццё, павінны яго абараніць.

На нас кладзецца вялікая адказнасць у справе абароны на-
шых правоў, шчасця нашых дзяцей, абароны міру і права на-
родаў на незалежнасць, але мы поўныя вялікай веры ў свае
сілы.

Мы прадстаўляем большую палавіну чалавецтва. Наша магут-
насць у нашым яднанні, якое дало магчымасць пазбегнуць да
гэтага часу жахай трэцяй сусветнай вайны.

Тое, што нас аб'ядноўвае, прадстаўляе вялікую сілу:

гэта любоў да нашых дзяцей, дружба і салідарнасць паміж
жанчынамі і народамі ўсяго свету, гэта наша імкненне да міру,
справядлівасці, прагрэсу і шчасця ўсяго чалавецтва.

Мы аб'ядналіся, каб сабраць і прывесці ў дзеянне ўсе сілы
супраць небяспекі вайны, каб забяспечыць трывалы мір на
усім зямным шары.

Калі мы захочам, жыццё пераможа!

Масква, 24—29 чэрвеня 1963 г.

Турызм! Клічуць удаль находжаныя сцэні, далёкія паходы. Вось сабраліся у паход школьнікі 2-й сярэдняй школы г. Дзяржынска. Шчаслівай вам дарогі!

Фота П. Німіціма.



У абласным піянерскім лагеры «Нёман» паблізу Гродна.

Фота К. Якубовіча.

За некалькі мінут самалёт даставіць вас на Мінскае мора.

ДЗЕНЬ ДОБРЫ, ЛЕТА!

Яно прыйшло ў праменнях яркага сонца, зеляніне лясоў, палёў. Яго радасна вітае наша дзетства. Дзесяткі тысяч школьнікаў адпачываюць зараз у піянерскіх лагерах, тысячи дашкольнікаў выехалі на дачы са сваімі дзіцячымі садамі. Больш трох тысяч старшакласнікаў правядуць свой адпачынак у цікавых турыстычных паходах з незабытымі гутаркамі ля начных кастроў, з абедамі, якія пахнуць дымком...

Колькі захапляючага, незвычайнага дорыць кожны год піянерскае лета дзяцям! Дзеці — кветкі нашага жыцця, наша будучыня. Вось чаму Савецкая Радзіма не шкадуе сродкаў для адукцыі, адпачынку дзяцей. Толькі ў Беларусі на летнюю аздаравленчую кампанію асігнавана больш трох мільёнаў рублёў.


Звыш 150 тысяч дзяцей адпачнуць летам у піянерскіх загарадных і гарадскіх лагерах, на дачах, у паходах, спартыўных клубах і г. д. Дзеці паздараўлеюць, загараюць, добра адпачнуць, наб'язаваюць новымі сіламі восенню ўзяцца за вучобу.

Шчаслівага адпачынку, дзетвара!



Прыемна акунунца!

Шмат радасці ў выхаванцаў 46-га мінскага дзіцячага сада: яны выехалі на дачу.



ДАЧКА ПАРТЫІ

Жэня Бухавец у Мінск прыехала з Мікалаеўшчыны, радзімы Якуба Коласа. Тыдні праз два яна пісала ліст у вёску да маці, расказвала аб сваіх першых працоўных кроках. «Мама, ты здзівішся, што я працу ў пральні, бо іншы раз я ленавалася сабе сукенку памыць. Дык не здзіўляйся, бо тут усё інакш робіцца, я за адну гадзіну ста такіх сукенак памью і высушу. Не, не, усё гэта робяць мыны, ну і я калі іх... Мамачка, а якая ў нас загадчыца! Мне ўсё здаецца, што гэта ты, такая ласкавая, добрая...»

Ласкавая, добрая. Больш пакуль нічога не ведае Жэня пра загадчыцу пральні гарадской дэстанцыі Марыю Фамінічну Даўгаланцеву. Не, ведае ішчэ: Марыя Фамінічна — камуніст.

...Дняпро! Бяжыць і бяжыць ён праз лясы, палі і балоты, дзе-нідзе пранясе караван плытоў, напоіць духмяны луг, рыбакоў пачастуе рыбай. Хоць малы, але меў здабытак ад яго і Фама Даўгаланцеў. Толькі сцягне рэчка ваду ў берагі, а мужык пайшоў ужо ў лазняк, здзірае кару, вяжа ў пучкі і нясе дадому. Сям'я ў Даўгаланцева была вялікая, але ў печы заўсёды знаходзілася месца для сушки лазы. Так за сезон Фама нарыхтуе воз кары і вязе ў Рэчыцу гарбарам працаваць. Чакаюць дзеци бацьку з гасцінцамі, а большая дачка Марыя крамную сукенку хоча. Нарэшце зойдзе ў хату пануры бацька, кіне ў кут пустую торбу, дзеци зразумеюць, маўчаць. Паўгода, як адбылася Каstryчніцкая рэвалюцыя, лезуць акупанты, жыццё кепскае...

У 1918 годзе сышла паводка, а лазняк на ўзбярэжжы Дняпра не бялее: няма каму кару здзіраць — Даўгаланцеў хворы. «Засталіся без маці, а бацька памрэ, што буду рабіць з меньшымі братамі і сёстрамі», — думае Марыя, употай выціраючи слёзы, і ідзе да багаця Грабенчука ў заробкі.

За сцяной глуха шумеў стары бор, а ў хаце ўсхліпвалі сямёра дзяцей. Нібы птушаняты, туляцца яны да старэйшай, а ў той самой крылаў няма. Васемнаццігадовая Марыя не бачыла выйсця са свайго сірочага жыцця. Значэння рэвалюцыі яна не разумела. Аб правах абяздоленых людзей у вёсцы гаварылі шэптам, бо па вуліцах на конях, запрэжаных цугам, ішчэ праносіліся багаці Грабянчук, Арцымёнак, Дабравольскі: былі яны ішчэ ў сіле.

Але хутка і над вёскай Стасеўкай начали рассейвацца хмари, і першы прамень сонца глянуў у сіроцкую хату. Двух меншых хлапчукоў узялі ў Рэчыцкі дзіцячы дом. Большая дзеци атрымалі надзел зямлі. Марыя навучылася касіць, араць. Палюблі яе аднавіскоўцы і ў 1920 годзе выбралі членам Падлеснага сельскага Савета. Так у сялянскай дзяўчыны началі адкрывацца вочы на новае жыццё, расці крылы.

А неўзабаве Марыю накіравалі ў толькі што арганізаваны саўгас «Барысаўшчына» Хойніцкага раёна загад-

чыцай жывёлагадоўчай фермы. Саўгас разміашчалася ў быльш панскім маёнтку: дабротныя будынкі, хлявы. Кіравалі ж саўгасам людзі працы. Навокал было яшчэ многа ворагаў. Усім сіламі імкнуліся яны падарваць новую гаспадарку, шкодзіць ёй. Там, глядзі, гумно падпалілі, там — кароў у багне ўтапілі. Патрэбна была пільнасць.

— Якая з мяне загадчыца была? Ноччу пільнавала ферму, а раніцай брала даёнку і першай ішла кароў даіць, — успамінае Даўгаланцева.

Рос і ўмацоўваўся саўгас, а разам з ім і свядомасць дзяўчыны. У 1924 годзе па ленінскому прызыву ўступіла ў партыю. Надышоў 1927 год. Марыю Даўгаланцеву выбралі членам Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта

беспамылкова ўяўляла сабе яго аўтара, нібы размаўляла з ім. І ўжо інтуіцыя, праўдай жыцця кіравалася ў адказах. Неяк трапіла ёй у рукі і пісьмо Грабенчука. Той прасіў, каб яго гаспадарку не чапалі, а павялічылі лепш падатак. «Бач, мудрэц, а хто ў яго працаваць будзе? — разважала Марыя. — Такіх жа сірот ужо няма, што за кошык гнілабокіх яблыкаў дзень гнуць спіны будуть, як я калісь». І Марыя Фамінічна напісала належны адказ.

Надышлі гады калектывізацыі. Камуністы Даўгаланцевай работы было многа. Марыя Фамінічна зноў была выбрана членам ЦВК БССР. Але яна паспявала і дзяцей дагледзець, і вучыцца, і пагаварыць з хадакамі, і пісьмы разгледзець. Час ляцеў... Раслі дзве дачкі, муж працаваў у політэхнічным інстытуце. Сям'я была дружная, прыгожая. Марыя Фамінічне здавалася — шчасцю не будзе канца.

Але грымнуў 1941 год... Вайна. Муж забег, развітаўся і — на фронт. Марыя Фамінічна пайшла шукаць меншую дачку ў піянерскім лагеры. У горад увайшлі фашысцкія салдаты. Вуліцы сталіцы напоўніліся чужым гоманам, дрыжалі сцены дамоў ад грукату варожых танкаў. Камуністы, якія засталіся ў Мінску, з першых дзён пачалі дзейнічаць. У жніўні ў горадзе з'явіліся савецкія лістоўкі.

На ціхай Падлеснай вуліцы жыла ў той час Даўгаланцева. Па заданню падпольнай арганізацыі Марыя Фамінічна ўладкавалася працаваць загадчыцай дэстанцыі. Высокая, хударлявая жанчына, якую гітлератаў называлі «грос Марыя», хутка ўвайшла ў іх давер'е. Наведвалі дэстанцыю ворагі рэдка — баяліся заходзіць туды, дзе робіцца дэзінфекцыя, мыюц брудную бялізну. Затое свае людзі ведалі ў двары дэстанцыі агенца ў паўразбуранным бараку і часта ў начной цішыні з'яўляліся калі яго. Там яны атрымлівалі медыкаменты, адзенне, перадавалі ўзрыўчатку, лістоўкі. Удзень Марыя Фамінічна апранала белы халат і пад выглядам урача хадзіла па явачных кватэрах. Часта наведвалі яна лагер ваеннаапалонных, адкуль выводзіла савецкіх салдат і афіцэраў, пераапранала іх і накіроўвала да партызанаў у Слуцкую зону.

У Мінску ўсё часцей узрываўся міны ў казармах, на чыгуцьнях, у штабах і ўстановах гітлератаў... Гэта смела дзейнічалі падпольщицы.

Неўзабаве ў партыйную арганізацыю пранік гніосны здраднік-правакатор. Па яго даносу пачаліся масавыя арышты, сачэнні.

Раніца была змрочная, імжэй даждж, дзьмуш паночны вецер. Даўгаланцева пад старэнкую жакетку апранула некалькі перафарбаваных нямецкіх джэмперу і пайшла на базар — для выкупу трапіўшых у бяду таварышаў патрэбны былі гроши. Толькі зайдзла яна на базар, як да яе адразу ж пэдышоў чалавек. Ен лісліва глянуў у твар жанчыне і запытаў:



М. Ф. Даўгаланцева.

БССР, яна прымае ўдзел у работе VIII Усебеларускага з'езда Саветаў. Працаўнікі саўгаса ганарыліся Марыяй, паважалі яе, слухалі. Аднойчы Марыю выклікаў да сябе дырэктар саўгаса і кажа:

— Шкада мне цябе, але што зробіш, — забіраюць. Там у наркамзeme будзеш працаваць.

Ехала Марыя ў Мінск з вялікай трывогай. Як гэта яна будзе жыць у горадзе? Ды не толькі гэта хвалявалася дзяўчыну: галоўнае, граматы мала! Вопыту работы ва ўстановах не было ніякага. Але ўсе сумненні яе былі дарэмныя. У наркамзeme Марыю Фамінічну сустэрлі ветліва. Хутка далі кватэру. Праўда, работа ў камісіі вышэйшага кантролю зямельнага аддзела была адказная — разбіраць розныя заявы. Але Марыя добра ведала жыццё вясковых людзей. І за кожным пісьмом яна бачыла чалавека, амаль



ПАМЯЦІ М. Ф. МУРАТАВАЙ

[1900—1963]

Усім, хто сустракаўся з ёй на работе, было ясна, што эта чалавек з багатай ініцыятывой, кіпучай энергіяй, адданы ўсёй істотай партыі, готовы безадмоўна выкананы самыя цяжкія і рызыкоўныя заданні.

Будучы членам Невельскага юкома партыі, яна ўдзельнічала ў падаўленні кулацка-белагвардзейска-эсэраўскага паўстання. У барацьбе з бандыцкімі шайкамі Муратава правіла сябе як адважная разведчыца і мужны баец. У складаных умовах класавай барацьбы ў першыя гады грамадзянскай вайны фарміраваўся і загартуюваўся харктар Марусі — адданага бальшавіка.

Муратава была першай загадчыцай жанадзела ў Невелі, а затым загадвала жанадзелам ЦК КП(б) Беларусі. Работніцы і сялянкі Беларусі любілі і паважалі Марусю Муратаву. (Яна была членам бюро ЦК партыі Беларусі, членам ЦВК Беларусі.) Усе важнейшыя вехі

Пісаць пра Марью Фёдаравну Муратаву — Марусю, як мы ёе называлі, — пісаць пра яе як пра чалавека, камуністку, таварыша, сябра, якога сярод нас ужо няма, — вельмі цяжка. Яна была ўласблennем жыцця бальшавіка — жыцця бурнага, актыўнага, заўсёды поўнага цікавых планаў. І ні на мінуту, нават будучы хворай, яна не магла быць у баку ад грамадскіх інтарэсаў.

Дачка чыгуначнага рабочага, былая работніца тытунёвай фабрыкі ў г. Роўна, прыехаўшы ў г. Невель (былой Віцебскай губ.), 18-гадовай дзяўчынай пачала сваю грамадскую — палітычную дзейнасць Маруся Муратава.

У 1919 годзе яна была прынята ў члены КПСС.

Маладая, мілая ў чырвонай пальмнеючай касынцы!

работы сярод жанчын у Беларусі звязаны з яе іменем: 1-ы з'езд работніц і сялянак Беларусі, 1-ы з'езд сялян — грамадскіх работніц, работа па ахове мацярынства і дзяцінства, арганізацыя выпускі першага нумара часопіса «Работніца і сялянка», часопіса, які ў 1964 годзе будзе святкаваць 40-годдзе свайго існавання. А якіх сіл каштавала работа па ліквідацыі непісьменнасці сярод жанчын, арганізацыя жаночых дэлегацкіх сходаў. Усё гэта і вельмі многае іншае, што рабіла партыя для палітычнага выхавання жанчын, прыцягнення іх да грамадской дзейнасці, да дзяржаўнага будаўніцтва, усё гэта патрабавала вялікай аддачы сіл, глыбокай партыйнасці. Усю сваю работу Муратава праvodзіла, абапіраючыся на дружны калектыв і з яго дапамогай.

І калі перад партыяй з усёй вастрынёй паўсталі пытанні аб ліквідацыі такіх нецярпімых перажыткаў феадалізму, як пустэльніцтва, калым, мнагажонства, выдача замуж малалетніх, перажыткаў, якія аказаліся жывучымі ў рэспубліках Сярэдняй Азіі, ЦК партыі накіраваў туды Муратаву, свайго вернага байца.

А затым новы, вельмі складаны ўчастак работы, яна — памочнік начальніка палітуправулення МТС Наркамзема СССР па работе сярод калгасніц і адначасова адказны рэдактар часопіса «Крестьянка».

Муратава была дэлегатам многіх рэспубліканскіх і ўсесаузных з'ездаў партыі.

Кіпучая дзейнасць Марыі Фёдаравны Муратавай у 1937 годзе была трагічна перапынена — яна стала ахвярай самавольства і неабгрунтаваных рэпрэсій. Але жорсткая выпрабавані не зламалі духу стойкай камуністкі. Вярнуўшыся ў 1955 годзе ў Маскву пасля поўнай рэабілітацыі, Марыя Фёдаравна, нягледзячы на надломлене здароўе, з усёй уласцівай ёй энергіяй зноў актыўна ўключылася ў партыйнае жыццё.

Муратава за сваю шматгадовую работу сярод жанчын неаднаразова ўзнагароджвалася.

Да апошняга дня жыцця, прыкаваная да пасцелі цяжкай хваробай, яна глыбока цікавілася ўсім, чым жылі наша Савецкая Радзіма, наша партыя.

Вялікай справе — справе Леніна — яна аддала сваё цудоўнае жыццё.

Чыстае і светлае маральнае аблічча Марыі Фёдаравны Муратавай, якая заўсёды лічыла, што няма большага шчасця ў жыцці, чым барацьба за пабудову камунізма, будзе вечна жыць у нашых сэрцах.

Група старых камуністай

- Чым гандлюем?
- А што вы не бачыце?
- Колькі каштуе?

Жанчына адказала. Чалавек, не таргуючыся, працягнуў ёй гроши, узяў джэмпер і, адыходзячы, сказаў:

— Вам пашанцуе, мужчына першы купіў.

У Марыі Фамінічны мільганула думка: «Адкуль ён ведае, што я яшчэ буду прадаваць?» Крыху падумаўшы, яна рашыла перайсці ў другое месца. Там зняла яшчэ адзін джэмпер. Раптам бачыцы: да яе накіроўваецца той самы пакупнік. Сэрца адчула штосьці нядобрае. Жанчына памкнулася ісці. але было позна. «Пакупнік» і яшчэ двое загадалі ёй следаваць за імі...

Праз гадзіны дзве непрытомную Марью Фамінічну ўкінулі ў турэмную камеру.

У турэмным засценку дзень здаваўся годам. Допыты і катаванні забіралі апошнія сілы. Многія дні выключаліся з жыцця, яны праходзілі ў непрытомнасці. Ішоў дзесяткі месяці пакут, надзея на выратаванне знікла. Але аднойчы раніцай адчыніліся дзвёры засценка, і перад жанчынамі з'явіўся гітлераўскі салдат. Ен загадаў ўсім ху-

ценка выходзіць. Ужо з турэмнага двара жанчыны пачулі страляніну з усходняга боку горада. Фашысты разгублены мітусіліся, а страляніна ўсё нарастала, і ўжо чуваць было рускае «ўра». У жанчын падкошваліся ногі, сыпаліся слёзы радасці. Арыштаваныя не спадзяваліся на выратаванне жыцця, але былі рады вызваленню горада. Раптам, на здзіўленне ўсім, салдат выкрыкнуў: «Бяжы хто куды».

Марыя Фамінічна мала памятае, як трапіла на Падлесную вуліцу, але адразу ж кінулася да дэстанцыі.

— Вельмі шкадавала машыны, абсталяванне. Ведала, што ўсё гэта спатрэбіцца нашым, — успамінае Даўгаланцева.

І яно сапраўды так. Адразу пасля вызвалення Мінска ў першай клінчай бальніцы размясціўся савецкі шпіталь. Марыя Фамінічна стала загадчыцай дэстанцыі.

Марыя Фамінічна нічога не ведала пра лёс мужа і меншай дачкі. І вось аднойчы заходзіць у хату паштальён і аддае Даўгаланцевай каля дзесяткі пісьмаў, а разам з імі і паведамленне аб тым, што муж герайчна загінуў

пад Кенігсбергам. Глыбокі боль сцінуў сэрца жанчыны.

З пісьмаў даведалася Марыя Фамінічна, што яе меншая дачка Клава жыве ў Тамбоўскай вобласці і хутка прыедзе ў родную Беларусь.

Хаця вайна і закончылася, але жыццё было яшчэ цяжкім. Часта хварэлі людзі. Трэба было весці барацьбу за знішчэнне інфекцыйных хвароб, за чысціню быту. І сваёй працай Даўгаланцева старалася як мага больш прынесці карысці.

Цяпер Марыя Фамінічне Даўгаланцевай 63 гады, больш паловы свайго жыцця яна знаходзіцца ў радах Камуністычнай партыі.

Нягледзячы на свой узрост і на тое, што яна ўжо на пенсіі, — персанальную атрымлівае — жанчына не пажадала сядзець дома. Яна і цяпер працуе загадчыцай пральні дэстанцыі.

— Не была б камуністам, здаецца, не вытрымала б усяго, што давялося перажыць. Але я сябе адчуваю здаровай і рада, што прыношу яшчэ карысць людзям, — гаворыць Марыя Фамінічна.

Ул. ФЕДАСЕНКА

7

г. Мінск.

У ЯЕ прыгожы авал твару, высокі чисты лоб і смяшлівия вочы, якія іскрацца цікаўнасцю і добразычлівасцю. Прабоце расказвае мала. Затое пра сваіх сябровак па работе гаворыць з радасцю, з пачуццём любві і захаплення.

Максім Горкі гаварыў: «У кожным чалавеку ёсць званочак, і, калі яго крануць, чаласек зазвініць самым цудоўным, што ў ім ёсць». У свой час гэты званочак кранулі людзі і ў ёй, Фіры Іванаўне Вераб'ёвой, разбудзілі цудоўныя якасці, развілі іх і зрабілі яе сапраўднай працаўніцай, верным таварышам і другам людзей. Фіра Іванаўна працуе майстрам цеха на Баранавіцкай швейнай фабрыцы. Камуністы выбрали яе сакратаром.

Усе яны, як правіла, выдатныя работніцы. Многія працішлі вялікі жыццёвы шлях. З дня ў дзень яны вядуць, хоць і непрыкметную, але вельмі вялікую выхаваўчую работу, барацьбу за новага чалавека. Эта асабліва важна, таму што з 2600 чалавек, якія працујуць на фабрыцы, большасць — моладэй.

Многія юнакі і дзяўчата прыйшлі сюды пасля дзіцячых дамоў і асабліва маюць патрэбу ў чалавечай увазе і клопатах.

Часта бывае ў рабочым інтэрнаце камуністка, начальнік аддзела кадраў фабрыкі Анастасія Мацвеевна Кажаурава. Анастасія Мацвеевна — сама маці, чулая, добрая. Але не толькі сваім дзесяцям аддае яна сэрца. Клапоціцца і аб чужых. І моладэй ведае гэта. Каму-каму, а ёй дзяўчата ўсе свае «сакрэты» давяраюць.

ПОБАЧ

цэхавай партыйнай арганізацыі. Яна член партбюро фабрыкі і фабкома прафсаюза. Вучыцца на вячэрнім аддзяленні тэхнікума лёгкай прамысловасці. А зусім нядайна Фіра Іванаўна ўдзельнічала ў работе Усесаюзнай нарады перадавікоў руху за камуністычную працу.

Увогуле Фіра Вераб'ёва і па свайму вопыту работы, і па жыццёвых мэтах і перакананнях, і па свайму грамадскому становішчу — чалавек, які не толькі можа, але і абавязан выхоўваць іншых людзей. І яна гэта робіць — з запалам і перакананасцю, заўсёды, штодзённа, усюды, дзе ёй даводзіцца быць. На яе рахунку шмат добрых спраў.

...Ніна Чарнышова прыйшла на фабрыку гады два з лішнім назад зусім маладзенькай, без ніякай спецыяльнасці.

Дзяўчыну паставілі спачатку на самую простую аперацыю. Ніна папрацавала крыху і закарызіла.

— У чым справа?

— Заработка нізкія, — адказала Ніна.

— Але ты ж яшчэ толькі пачала працаўца. Не ўсё адразу, — пачала размову Фіра Іванаўна. Расказала пра тое, як пачынала працоўнае жыццё сама, падбадзёрыла.

Прайшоў час, і Ніну перавялі на больш складаную аперацыю. Яна пачала і зарабляць лепш. Але выхаванне яе працягвалася, бо не ўсё ішло гладка ў маладой работніцы.

Аднойчы, стараючыся даць норму, яна неахайна выканала работу. Мэўляў — сыдзе. Фіра Іванаўна заўважыла. Узяла бракаваную рэч, падышла да Ніны:

— Як жа гэта так, Ніна? Хіба ты не разумееш, што падводзіш усіх?

Дзяўчына збянтэжылася, ёй было вельмі сорамна перад Фірай Іванаўнай, перад сяброўкамі. Больш такога не паўтарала. Зараз Ніна Чарнышова — сумленная работніца.

Але Фіра Іванаўна не супакоіваеца.

— Хутка новы навучальны год, Ніна. Дзе ты думаеш вучыцца? — падышла яна аднойчы да дзяўчыны.

— А гэта абавязкова?

— А хіба сама ты не хочаш ведаць больш? Не хочаш расці?

З Нінай размаўляла і камуніст цеха Ганна Іванаўна Барысевіч, добры, задушэўны чалавек.

Ніна Чарнышова пайшла на падрыхтоўчыя курсы, а потым паступіла на вячэрніе аддзяленне тэхнікума лёгкай прамысловасці. Уступіла ў камсамол.

На Баранавіцкай швейнай фабрыцы працуе 112 камуністаў, 74 з іх — жанчыны.

Як заўсёды, уважлівая на работе швачка Ганна Іванаўна Барысевіч.



8



Добрый сябры начальнік аддзела кадраў Анастасія Мацвеевна Кажаурава і Ірына Якулева.

ЗЛЮДЪМІ

Аднойчы ў аддзел кадраў прыйшла дрэнна апранутая, зусім яшчэ маладая дзяўчына:

— Ці няма ў вас якой-небудзь работы?

Анастасія Мацвеевна запрасіла яе сесцы:

— Раскажы пра сябе.

І пачула жахлівае: дзяўчына адзінокая, непрыкаянная. Жыла выпадковымі заработкаў. Было холадна і голадна. Слухала камуністка гэтую горкую споведзь і думала: не, адпушкаць яе ні ў якім разе нельга. Трэба ўладкаваць на работу ў што б там ні стала. Інакш можа звіхнунца, прапасці чалавек.

— Ну, а ў цябе ёсць якай-небудзь спецыяльнасць або схильнасць да чаго-небудзь?

— Спецыяльнасці няма. Але я хачу працаўца, як усе, — ціха адказала Іра Якулева.

Кажаурава ўладкавала дзяўчыну на працу ў сталовую, у інтэрнат і літаральна не спускала з яе вачэй.

Пасля першай зарплаты высветлілася, што гроши ў Іры адразу ж разышліся.

— Як жа так?

А адкуль Іры ўмесьці распараджацца сваімі сродкамі? У наступную зарплату Анастасія Мацвеевна села разам з ёй, узяла лісток паперы і распісала, як і гэтыя, няхай невялікія гроши, можна выкарыстаць з толкам. А крыху пазней пайшла разам з ёй у магазін — купілі сукенку. У другі раз — туфлі. Затым з'явіліся яшчэ абноўкі. Дзяўчына пахараўзела, акрыяла. Але

I ЦЯБЕ ЗРАЗУМЕЮЦЬ

— Лідзія Андрэйна, ну як з канцэнтратамі, будуць ці не? — Заатэхнік Андрэй Іосіфавіч Таберка запытальні глядзеў на старшыню.

— Павінны быць. Зараз еду ў вытворчае ўпраўленне прасіць.

Ніколі Лідзія Андрэйна не думала, што ёй давядзенца прасіць. І ніколі яна не праціла для сябе нічога. А тут... каровам патрэбны канцэнтраты. Толькі тады пасля цяжкай зімоўкі ад іх можна чакаць вялікага малака.

Ля будынка ўпраўлення стаяла многа машын. Не ў адной Лідзіі Андрэйны былі справы да свайго генеральнага штаба. Пабывала ў адным кабіненце, другім, трэцім. А праз некаторы час трymala ў руках паперку, у якой гаварылася, што калгасу «Перамога» выдзяляеца трэты тоны зерня кукурузы.

Здаецца, радуйся, будзе чым карміць жывёлу. Але пачуццё, падобнае на віну, не пакідала Лідзію Андрэйну Навумаву.

Прасіць у дзяржавы. Як жа гэта здарылася?

Старшыня яна малады, яшчэ года німа. А калгас «Перамога» лічыўся моцнай гаспадаркай. «Можа, я ў чым вінавата?» — думала Лідзія Андрэйна. Пачала прыпамі-

наць. Можа, першыя крокі яе былі няправільныя? Адразу калгас закупіў многа машын: самаходны камбайн, трактар, бароны, лушчыльнікі, бульбакапалку, кормазапарнік. Дамовіліся на дзве льноцерабілкі. Але ж без механизму яна не ўяўляе сабе працы. Хіба можна ў наш час спадзявацца толькі на руки калгаснікаў. Яны працавітыя, але ж яны і мазолістыя.

Можа, на працадзень трэба было даць менш, не па 90 капеек? Не, гэта таксама нельга.

А можа не трэба было прымаць у сваю сям'ю брыгаду калгаса імя Карла Маркса? Калгас гэты быў слабы. І нічога не маглі з ім зрабіць, пакуль нарэшце партком не прыняў раешнне падзяліць яго паміж чатырма суседнімі моцнымі гаспадаркамі. Адзін жа старшыня наадрэз адмовіўся. А Лідзія Андрэйна, хоць і малады камуніст, але разумела, нельга так. Пагаворыла з калгаснікамі, а потым просьбу ўсіх передала ў партком. Далучылі да іх «Барсучыны», брыгаду вялікую і далёкую. Ад цэнтра «Перамогі» больш за 20 кіламетраў. Сваймі грамітамі аплацилі ім працадзіні, сваім насеннем засеялі іх палі. І людзі, якія лепш ведалі дарогу ў лес па грыбы і ягады, чым на поле, пачалі

дзень у дзень выходзіць на працу...

На ўсё гэта спатрэбліся гроцы, зерне, якіх цяпер калгасу так не хапае. Але ўсё роўна інакш Лідзія Андрэйна зрабіць не магла.

Каб быць добрым старшынёй калгаса, трэба быць не толькі гаспадаром, трэба мець добрае, спагадліве сэрца. Каб людскі боль адбываўся ў ім таксама болем. Тады ты будзеш разумець людзей, хоць яны розныя, а людзі зразумеюць цябе...

Хутка Лідзія Андрэйна пыліла ўжо на газіку па калгасных дарогах. З загадчай жывёлагадоўчай фермы падабрала новае месца пашы для кароў, ушчувала брыгадзіра, што гарох на поўлі дрэнна забаранавалі і ён ляжыць наверсе, гракі склююць. Праверыла, ці пасадзілі бульбу на прысядзібным участку хворай калгасніцы, пенсіянеркі Фёклы Кудзін, якая доўгі час ляжыць у бальніцы. А потым з аграномам «макнула» на эксперыментальны ўчастак ячменю паглядзеца, што там робіцца. А рабілася там неверагоднае. Ячмень рос, як на дражджах, густы, зялёны, высокі.

Іра гэты вопыт варта расказаць падрабязна.

Калгасны аграном Лідзія Емяльянаўна Сіроткіна (даўчы, з ёй старшыня разам заканчвала сельскагаспадарчую акадэмію) вычитала ў газеце пра вопыт калгаса «Бальшавік» Ленінградской вобласці. Вопыт вельмі цікавы. Як на нашых звычайных землях пры дапамозе хіміі вырасціць ураджай ячменю і аўса ў 100 ц з гектара.

Прачыталі. Трэба пасправаць. Узялі аміячную салетру, вапну і птушыны памёт, разбавілі снегавой вадой, размяшалі і працадзілі, як райлі ленінградцы. Чысты раствор у бочках паставілі ў ўпакоі памяшканне на трох месяцах. Перад пасевам працрутцілі насенне гэтым растворам, прасушылі ў памяшканні, перасыпалі з сухім попелам, каб не забіваліся сеялкі ў час пасеву. І норма высеvu такога насення амаль удвая меньшая і ўраджай павінен быць небывалы.

Калгас «Перамога» будзе спецыялізавацца на вырошчванні льну і на адкорме буйной рагатай жывёлы. Проблему кармоў трэба вырашыць неадкладна.

Таму гэты ўчастак і знаходзіцца пад асаблівой увагай і старшыні і агранома.



Лідзія Андрэйна Навумава.

Славіцца калгас сваімі выскімі ўраджаямі льну. Не раз ільнаводы «Перамогі» выступалі ў ролі настаўнікаў. І заўсёды яны былі ў калгасах жаданымі гасцямі. А вось нядыўна быў выпадак, які Лідзія Андрэйна нікак не можа забыць. Ей, чалавеку, які сваё жыццё прысвяціў сельскай гаспадарцы, цяжка зразумець, як можна так абыякава ставіцца да справы.

Было гэта ў калгасе імя Жданава.

Лідзія Андрэйна і яе спадарожніцы прыехалі туды і ўбачылі незвычайны, не прывычны для талачынцаў малонак: на лузе разасланы лён, а воддарль стаяць бабкі. Восень ды і толькі! А быў канец мая, і яркае сонца пякло бязлітасна. Па другі бок дарогі відаць былі ўсходы льну, нізкія, кволыя. Па ўсім полі цягнуліся доўгія глыбокія барозны ад калес трактара.

У канторы сядзела жанчына, рахункавод.

— Старшыня толькі што паехаў у Талачын, — сказала яна, — мяне за вартайніка пакінуў. Казаў, што павінны прыехаць госці.

— Добры гаспадар, калі пра гасцей ведае і з дому ўцёк. А дзе аграном? — спытала Лідзія Андрэйна.

— Хварэе.

— А брыгадзіры і звеняўся?

— Праз падыгадзіны пачнуць збірацца.

Прыйшлі трох звеняўся і два брыгадзіры. Высветлілася, што звені ў жданавіцай існуюць фармальна і лічачца толькі на паперы. Не падабраны члены звяна, усе працуюць разам. А гэта на руку гультаям і абібокам. Высветлілася, што прыкочванне глебы яны зрабілі па пасевах, а не перад сяўбой. Зямля была рыхлая, колы трактара пакінулі глыбокія сляды. Сеялі па няроўным

Анастасія Мацвеевна не забывала пра яе. Гэта яна падаіла сакратару камітэта камсамола Людміле Ястребавай:

— Трэба было б пагаворыць з дзяўчынай, дапамагчы ёй уступіць у камсамол.

Прынялі. Потым Іра пайшла вучыцца, паступіла ў шосты клас вячэрнія школы. Але вучоба давалася нялёгка. Асабліва алгебра. І зноў Кажаурава ідзе ў камітэт камсамола:

— А чаму б не прымацаваць да яе больш моцную дзяўчыну?

Прымацавалі члена камітэта Валю Косыраву. І справа наладзілася. Зараз Іра і працуе нармальна, і вучыцца, і сябры ў яе ёсць. Але самым вялікім сябрам застаўся чалавек, які ў першы ж дзень так цёпла сустрэў яе на фабрыцы — Анастасія Мацвеевна.

Так разумеюць свой аваўязак перад партыяй і народам камуністы Баранавіцкай швейнай фабрыкі. Яны заўсёды з людзьмі. І ў гэтым — залог працоўных поспехаў. На падпрыемстве паспяхова ўкараняюцца новыя, прагрэсіўныя формы працы, тэхнолагіі. З году ў год павялічваецца выпуск працдукцыі, паліпшаецца яе якасць, зніжаецца сабекошт. Ужо сёняня дзесяць участкаў фабрыкі, на якіх працуе 500 чалавек, у тым ліку змена імя XXII з'езда КПСС, якой кіруе дэлегат гэтага гістарычнага з'езда Ольга Андрэйна Васілевіч, і 520 лепшых вытворчых работнікаў носяць высокое званне калектываў і ўдарнікаў камуністычнай працы. Цяпер увесе калектыў падпрыемства змагаецца за ганарове званне.

Н. ВАКУЛЬСКИ

полі. А потым яшчэ прыкачалі, каб выраўняць, уцінулі насенне. Палавіна яго не ўзышла, не хапіла сілы праўбіца праз утрамбованую скарынку зямлі. Калі Лідзія Андрэеўна стала расказваць, як арганізавана праца ў іх калгасе, адна жданаўская звеннявая коратка адрезала:

— У нас так немагчыма.

Брыгадзір, пажылы хударлавы мужчына, увесь час перабіваў Лідзію Андрэеўну. Ен спрабаваў даказаць, што ў іх у калгасе ўсё добра: і звені ёсьць і працуць так, як трэба.

Лідзія Андрэеўна запэўнівала брыгадзіра, што яны не камісія, не прыехалі правяраць, а прыехалі памагчы. Але брыгадзір цягнуў сваё:

— У нас ўсё добра.

Наогул адчувалася, што і старшыня Васіль Фёдаравіч Калібераў не цікавіцца льном, а за ім і ўсе тыя, хто павінен яго вырошчваць.

Назад ехалі моўчкі. Было горача, душна. Здавалася, едзеш не па асфальту, а па распаленай патэльні. Мікола, шафёр, прыпадняў пярэднія ветрадуўнае шкло, і ў машыну ўварвалася гарачае спякотнае паветра.

— Да чайнае надвор'е,— паразыла маўчанне загадчык кантрольна-насенняводчай лабараторыі Марыя Яфімаўна Віхрова.— Цяпер бы ў рэчку ды акунуцца.

Потым зноў памаўчалі.

А Валянціна Логвінаўна Рабцева, лепшая звеннявая пераможцаў, раптам сказала, быццам падвяла пад гэтай паездкай рыску:

— Не хацела б я жыць у тым калгасе...

Дзень хіліўся да вечара. калі Лідзія Андрэеўна, заатэхніка і галоўнага бухгалтара паклікалі ў вытворчае упраўленне.

Пазваніла мужу, інжынеру «Белсельгастэхнікі», каб не чакаў яе дома, а зайшоў да маці, дзе жыве іх пяцігадовы Гена.

Муж, Антон Рыгоравіч, толькі моўчкі ўздыхнуў ля трубкі. Працавала яна агрономам калгаса «XVIII партз’езд» — ніколі яе дома не бачыў, а цяпер і падаўна.

У вытворчым упраўленні ішла доўгая размова пра вялікае малако. Падлічвалі, колькі яго павінны здаць у кожным месяцы, каб у канцы года выкананы план, праца дзяржаве 600 тон малака.

Потым Аркадзь Фролавіч Клімаў, начальнік упраўлення, сказаў на развітанне:

— Пуцёўка ёсьць для цябе, Лідзія Андрэеўна, у санаторый «Нясвіж». Паедзеш? А то ўжо, напэўна, і забылася, як летам адпачываюць.

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ



Гэта шаксама ПОДЗВІГ

Нарыс

АДНОЙЧЫ У ПОЕЗДЗЕ...

У АДНЫМ з купэ ішла ажыўленая размова. Светлавалосы юнак з прыгожым, правільным і па-дзявою мяккім авалам твару, з іскрынкай у задуменных вачах гаварыў:

— Вось гэта подзвіг. Дзеля такога варта жыць. О, каб кожны, хто хоча, мог стаць касманаўтам. Але гэта немагчыма. Я, скажам, пагушкаюся паўгадзіны на арэлях і то пасля ўсё знутры верне і зямля пад ногамі хадуном ходзіць. А для касманаўта — цэнтрафуга, баракамера... Ды што і казаць.

— А я з самага дзяцінства, — падключылася ў размову дзяўчына з дойгай русай касой, якая падала ёй проста на калені, — зайдзрошу толькі цыркачам. Смешна, праўда? У мяне сэрца замірае ад захаплення, калі бачу, як спрытна і смела пад самым купалам робяць яны свае складаныя трукі. А колькі яны ездяць, колькі бачаць цікавых гарадоў і краін! Вось я — без пяці мінут зубны ўрач, а не вабіць мяне гэтая прафесія. Ну, які подзвіг я могу зрабіць?..

Толькі адзін чалавек у гэтым купэ маўчаў. Жанчына гадоў пяцідзесяці, яна глядзела ў акно, хавала пад столік свае

агрубелія, крыху прыпухлыя руکі і, здавалася, ні аб чым не думала, нічым не цікавілася. Але каб хто глыбока заглянуў у яе вочы, ён убачыў бы многа. Яны, гэтыя вочы, не былі абыякавыя. Яны ўсё бачылі, усё заўважалі, на ўсё рэагавалі.

За акном плаўна і мякка, быццам па шырокай рачной строме, плылі некуды назад беластольня прыгажуні-бяроўкі, мільгацелі, нібы палачкі эстафеты ў руках імклівых бегуноў, тэлеграфныя слупы, зялёным дываном слаліся лугі і палеткі, на якіх працавалі людзі. Колы пелі нейкую сваю, жалезнную песню, і пад гэтую рытмічную песню-перастук добра думалася...

Ззаду застаўся вялізны горад. Яшчэ і цяпер у вушах Яніны Вікенцьеўны стаіць шум яго вуліц, гул паяздоў метраў...

БУДЗЕ ВАРТАЯ ЗМЕНА

...Дні, месяцы, гады. Яны цякуць так непрыкметна, так імкліва, неспакойнія, бясконца радасныя. Шмат прайшло часу з тэх размовы ў поездзе, у дарозе. Але яна часта прыпамі-

палітэна. Масква... Сказаў беў да гэтага, што яе тут ведаюць, яе, чалавека такой будзённы, такі звычайнай прафесіі, і не паверыла б. Пасмялялася б нават. А тут, на выстайцы, у беларускім павільёне ёй моцна ціснулі руку, да голасу яе прыслухоўваліся, незнаймыя людзі з пашанай называлі яе прозвішча...

Лугі, пералескі, палі. «Да-до-му, да-до-му», — быццам пяюць колы, і душа Яніны Вікенцьеўны замірае ў трапяткім чацані сустэрэчы з блізкімі ёй людзьмі, і сэрца імкненца хутчэй на работу, да сваіх гадаванцаў...

— А чаму вы прысвяцілі сваё жыццё? — спытала дзяўчына з русай касой.

— Цялятам, — з пяшчотай у голасе адказала Яніна Вікенцьеўна.

— Ця-я-ля-там? — неякі недаверліва і нібы насмешліва перапытала дзяўчыну.

Яніна Вікенцьеўна пасур'ёзнела:

— Так, цялятам. Трыццаць год я прысвяціла ім. І не каюся...

наецца Яніне Вікенцьеўне Бандак, калі жанчына задумваецца аб жыцці, аб будучыні. Не, ні на што не прамяняла б яна сваёй прафесіі. Яна добра ведае: не ўсе маладыя глядзяць

на працу цялятніцы, як на нешта вельмі шэрае, няўдзячнае, непрыкметнае. Узяць хоць бы вось гэту дзяўчынку — Галю Граўман, вучаніцу 7-га «б» дзяржынскай сярэдняй школы № 2. Яна разам з іншымі сваімі аднакласнікамі прыбягае на ферму і, як па завядзёнцы, голасна пытае:

— Цёця Яніна, вось мы і прыйшли. Што нам рабіць?

Яніна Вікенцьеўна цёпла, памацярынску ўсміхаецца, распітвае пра вучобу, а пасля даручае сваім «шэфам» якую-небудзь работу. Яна ахвотна і падрабязна знаёміць сваіх памагатых з сакрэтамі работы цялятніцы. Калі руکі жанчыны не зможуць рабіць любімую справу, калі яна пойдзе на заслужаны адпачынак, то ведае, што яе заменяць дзесяткі маладых, руплівых, гарачых рук.

Ужо сёняня многія з былых вучаніц Яніны Вікенцьеўны сталі вядомымі, паважанымі людзьмі ў сваіх калгасах. Гэта Валя Дашико з калгаса «Неман», што на Уздзеншчыне, Ганна Франковіч з калгаса «Іскра» Дзяржынскага раёна і многія-многія іншыя. За вопытам да Яніны Вікенцьеўны едуць з розных раёнаў Міншчыны. 150 маладых цялятніц прыйшли створаную ў калгасе імя Дзяржынскага школу перадвога вопыту, якой кіруе Яніна Бандак.

партыі падтрымалі Яніну Вікенцьеўну.

І вось яна зноў у поездзе. Зноў за акном праплываюць родныя краявіды, зноў сэрца перапаўняе нейкая ціхая радасць вялікай дарогі, радасць сустрэчы з новымі людзьмі.

Ксенія Купрыянаўна сустрэла сваю беларускую сяброўку па прафесіі вельмі радасна. Дзве пажылыя жанчыны, за плячыма якіх багаты жыццёві і прафесійны вопыт, — ім было пра што пагаварыць. Ксенія Купрыянаўна паказвала гаспадарку, дзялілася сакрэтамі свайго майстэрства, а Яніна Вікенцьеўна старавна запамінала ўсё, што чула і бачыла.

А вечарам, пасля працоўнага дня, жанчыны ўспаміналі працы і перажытае. Многа рознага ў іх жыццёвай біяграфії, але яшчэ больш аднолькавага.

— Гляджу я, — гаварыла Яніна Вікенцьеўна, — на некаторых маладых, якія без прычыны хныкаюць, і думаю: о, каб нам у дзяцінстве такія магчымасці, як ім цяпер. Вучыся, выбірай сабе жаданую прафесію.

Яніна Вікенцьеўна Бандак.

Фота П. Нікіціна.

А будзеш працаўца з сэрцам, сумленна — на любой рабоце табе будзе слава і пашана.

Доўга жанчынам не спалася ў туночку, ноч перад растаннем. Яніна Вікенцьеўна прыпомніла яшчэ, як яна хадзіла на прыробкі да кулака Бабраўніцкага, як цяжка было яе бацьку, які меў васьмёра дзяцей, пражыць на чацверцінцы няўдобіцы, пракарміць такую вялікую сям'ю. Вось і даводзілася ёй, маленькая Яніна, гібець цэлы дзень у полі, пасучы чужых свіней і гусей...

— Усё, што мы перанеслі, — сказала нарэшце Ксенія Купрыянаўна, — нашым дзесяцям здаецца нейкай недарэчнасцю, яны нават часта не вераць, што такое магло быць.

Назаўтра, развітваючыся з Ксеніяй Купрыянаўнай, Яніна Вікенцьеўна яшчэ раз напомніла:

— Ну, дык чакаю ў сябе ў Дзяржынску. Думаю, што і вам будзе цікава паглядзець наша жыццё-быццё, ды і з поспехамі нашымі таксама карысна пазнаёміца.

Ксенія Купрыянаўна Петухова выканала сваё абяцанне. Яна прыезджала ў калгас імя Дзяржынскага. Размова з Янінай Вікенцьеўнай, знаёмства з яе вопытам на месцы шмат дало карыснага разанскаў цялятніцы.

Шчырая, гарачая дружба, якая ўсталявалася паміж гэтymi жанчынамі, развіваецца і мацнее.

ДАРАГОЕ СЭРЦУ

У той вечар Яніна Вікенцьеўна крыху раней прыйшла з работы. У яе быў асаблівы, незвычайны настрой. Ужо ў катоўры раз брала яна ў руکі маленькую чырвоную кніжачку пад нумарам сорак трэцім, за атрыманнем якой выклікалі яе сёняня ў Мінск. Неяк цяжка было паверыць, што яна, простая цялятніца, — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. Трыўжыла думка, ці справіца яна з тымі вялікімі абавязкамі, якія ўскладлі на яе землякі, выбраўшы ў беларускі парламент, ці апраўдае іх надзеі.

Яніна Вікенцьеўна прысела на канапу і задумалася. Ёсьць такія хвіліны, калі чалавеку хоцацца аглянуцца назад, узважыць зробленое сёняня, учора, за ўсё жыццё.

Яніна Вікенцьеўна нагадала першыя свае крокі. Толькі адышла на заход вайна, ўсё ляжала разбуранае і знявечанае. Дзеци прасілі хлеба — хлеб быў на вагу золата, пра малако ці пра масла і марыць нават не марылася. Здавалася, і паў-

сотні гадоў не хопіць, каб пусціць жыццё ў ранейшае рэчышча. Але ўсё жывое імкненіца жыць. Трэба было жыць, хоць часам і бясільна апускаліся руки. Яніна Вікенцьеўна прыйшла ў толькі што арганізаване праўленне калгаса і, зварятаючыся да старшыні, сказала:

— Месца маё на ферме. Як і да вайны, хачу гадаваць цялят.

— Вось гэта нам і трэба, — радасна сказаў старшыня. — Без жывёлагадоўлі не ўзняць гаспадарку.

Яніна Вікенцьеўна пачала на пустым месцы. Кароў можна было на пальцах пералічыць, і, натуральна, кожнае цялятка бралася пад асаблівы нагляд. Жанчына ведала, што сёняня добрая, здаровая, дагледжаная цялушки — заўтра высоцайдойная карова. Колькі начэй недасыпала цялятніца, колькі нежаночай працы перарабіла яна, бо не хапала мужчынскіх рук. І ўцяпліць цялятнік, і падвезді кармы, і назбіраць якога-небудзь подсцілу — усё сама ды сама. А ферма разрасталася, а цялят усё прыбываля і прыбываля. Спачатку сто галоў выхадзіла і выгадавала Яніна Вікенцьеўна без ніводнага выпадку падзяжу, а ужо на другі год — дзвесце з гакам. Больш чым па 700 грамаў у суткі прыбываля ў вазе кожнае цялё, выпеставанае Янінай Вікенцьеўнай. Пра яе загаварылі ў вобласці, у рэспубліцы. Пяць медаляў, сярод якіх і Вялікі залаты медаль «За поспехі ў народнай гаспадарцы», упрыгожылі грудзі нястомнай працаўніцы. А ў 1959 годзе Яніна Вікенцьеўна ўдастоілася самай высокай урадавай узнагароды — ордэна Леніна.

СЁNNЯШНІЯ КЛОПАТЫ

Спытаце ў Яніны Вікенцьеўны, у чым жа ўсё-такі сакрэт яе поспеху, і яна не адразу зможа адказаць на гэта пытанне. Бадай, перш за ўсё пакажа свае агрубелыя, вялікія мазолістыя руки, якія не баяцца нікай работы, якім усё пад силу. Але Яніна Вікенцьеўна зусім не адмаўляе таго, што, каб добра даглядаць маладняк, трэба вельмі многа ведаць, многа вучыцца. Выгадаваць з маленькага, кволага, бездапаможнага цяляці добрую маючную карову — на гэта таксама трэба мець талент, а, галоўнае, любоў і цярпенне.

Пра цялё Яніна Вікенцьеўна пачынае клапаціцца яшчэ задоўга да яго нараджэння. Каровы запускаюцца строга ў вызначаны тэрмін, г. зн. роўна за два месяцы да цялення. У гэты час даяркі, а разам з імі

ВЕК ЖЫВІ — ВЕК ВУЧЫСЯ

Неяк Яніна Вікенцьеўна пачула пра разанску цялятніцу, двойчи Героя Сацыялістычнай Працы Ксенію Купрыянаўну Петухову. «А што, калі з'ездіць у Рэзань, — мільганула думка ў Яніны Вікенцьеўны, — паглядзець сваімі вачыма, што там і як. Можа, што карыснае вазьму для сябе». У райкоме



ДЗІЧКА

Генадзій БІРЧАНКА

Мал. М. Гуцієва

Апавяданне

Камякі чарназёму драбіліся, скочваліся з високай кучы на-
зад у траншэю, мне пад ногі. Я высока ўзмахваў рыдлёукай,
задыхаючыся ад цяжкага землянога духу.

Раптам у руку іголкай упіўся востры, пякучы боль, ажно
скурчыла пальцы. Я разагнуўся і, хістаючыся ад стомленасці,
змахнуў з вачэй валасты.

На правай далоні спелымі чарэшнямі ляжалі трывтуга ўздутыя
крыавава-жоўтыя вадзянкі. Чацвёртая, самая большая, якая
нагадвала контурам Каспійскае мора, лопнула. Я са злосцю
шпурнуў рыдлёукай.

— Цішэй ты!.. — пачуўся хрыплаваты, прыдушены хлапечы
голос.

Я павярнуўся. У кутку траншэі, закусіўши губу, трymаўся за
калену мой новы напарнік, худы хлопец з доўгімі рукамі і на-
гамі. Камбіnezон матляўся на ім, як на палцы. Насунуты на
вушы шэры берэт рабіў яго прадаўгаваты вяснушкаваты твар
смешным і падобным на дзявочы.

Ля яго ног блішчэла адпаліраваным лязом мая рыдлёукай.

Дзесяці паблізу, напэўна ля новага катлавана, затараҳцеў
матор. У глыбінях лесу заскакала частае хлесткае рэха.

— Маглі б, здаецца, і сюды экскаватар паставіць, — прабур-
чай я.

— Шмат разумееш! Пад фундамент расчышчаюць, калі хо-
чаш ведаць, заўсёды ўручную. Гора-будаўнік!.. Першы дзень
на будоўлі, а ўжо Іван Іваныч!..

— Ну, няхай той і працуе, хто ведае, — раптам раззлаваўся
я. — А з мяне хопіць, — і, абсыпаючы зямлю, палез з траншэі.

Абросшыся, я прысеў на старое цёплае бярвенца і з асало-
дай выцягнуў ногі. З-за ўзорка наятаў слабы ветрык, які
пахнуў сонечным цяплом і жалудамі. У густым павуцінні шып-
шыны калыхаўся дубовы ліст, крануты ранній асенний ржаў-
чынай.

На мяне ўпаў ценъ. З траншэі выбраўся мой напарнік і, аба-
піраючыся на рыдлёукай, паглядзеў на мяне зняважліва:

— Ты што гэта, адвільваць?!

У мяне ад крыўды задрыжалі губы. Я пачаў скусваць з да-
лоні адвеслу мёртвую скурку.

Накульгваючы, ён падышоў бліжэй.

— Прысылаюць усякіх!

Я маўчай.

— А ну, пакажы, — патрабаваў ён і ўжо іншым голасам ска-
зяў: — Як жа гэта ты? А рукавіцы дзе? Ну, вядома, зямлёй за-
кідаў...

Худзенькі твар яго памякчэў.

— Узялі працеваць бетоншчыкам, а кідаюць куды хочуць.
Учора, у першы дзень, дошкі пілаваў, а сёння — траншэю рас-
чышчаю... Хіба гэта справядліва? — я шукаў спачування.

Ён прымірэнча ўсміхнуўся:

— Брыгада наша комплексная. — І не без гонару дадаў: —
Усё самі робім. А руку перавязаць трэба, забрудзіш...

Нагнуўшыся, ён сарваў падарожнік, выцер яго рукавом
і, затоена ўсміхнуўшыся, папляваў на яго і прыклаў да маёй
далоні.

— Палягчэе крыху, — сказаў ён і спрытна перавязаў мне ру-
ку насавой хустачкай.

Ці то ад падарожніка, ці то ад спачування і дакранання
спрытных тонкіх пальцаў майго напарніка стала лягчэй, і злосць
на яго прайшла.

— Відаць, ты і сапраўды на ўсе руکі... — прабурчаў я вы-
сакародна.

— Калі хочаш, вылечу запраста, — даверліва сказаў ён. —
Ніякі ўрач за дзень не вылечыць, а я — калі ласка. Сродак
ведаю.

Ён сур'ёзна паглядзеў на мяне сваім зеленаватымі вачымі.

— Паглядзім, — няпэўна адказаў я.

Прысёўшы побач, ён задраў штаніну і агледзеў калена. На
загарэлай стройнай назе яго, успухшы распоратымі берагамі,
кроватачыла вузкая палоска. Хлопец паслініў палец, памазаў
калену. Перахапіўшы мой позірк, апусціў штаніну.

— Зажыве, як на сабаку, — пагардліва махнуў ён рукой.

На ўзлеску, дзе была канторка прараба, ударылі ў рэйку;
гул экскаватора абарваўся.

— Абед, — аўгустіў напарнік. Накульгваючы, ён падышоў да
дрэва, дзе вісела яго куртка.

Вярнуўся са скруткам. Разлажыўшы на каленях газету, ён
узяўся за яду. Я, абапёршыся на руку, глядзеў на верхавіны
хвой, пакусваў травінку.

— А ты чаго?! — павярнуўся да мяне напарнік з поўным
ротам.

— А чорт яго ведае, дзе тут сталовая...

Ён папярхнуўся і закашляўся.

— Адкуль ёй тут узяцца?.. — ён перавёў дыханне. — Эх, ты!..
Трымай, — і павярнуў да мяне калені, накрытыя газетай.

— Ды еш, еш! — аднекаваўся я.

— Яшчэ ламаецца, падумаеш! Бяры, калі даюць.

Я няўпэўнена пацягнуўся да яды...

Калі падмацаваліся, ён павесіў куртку на месца, спытаў:

— Дык што, вылечыць руку?

Пасля яды ў мяне ўзняўся настрой. Я весела адказаў:

— Валія!

— Тады ідзём.

Ён павёў мяне ў лес. Ішоў ён наперадзе, крыху накульгваю-
чы, хуткім, спорным крокам, і я ледзь паспяваў за ім. Мы доў-
га прабіраліся праз густыя зараснікі маладога арэшніку. Шур-
патае лісце шлёпала нас па тварах і руках. Вёў ён па нейкіх
аднаму яму вядомых прыкметах. Без яго я, напэўна б, тут
заблудзіў.

Раптам лес скончыўся. Адкрылася зялёнае дробнае, а за
ім поле, квітнеюче разнатрае. На схіле, у яры, з падветра-
нага боку стаяла мноства вулляў. Высокі дзед з пустым рука-
вом замест рукі аглядаў жоўта-буры накіп на сотах у рамцы.

— Дзядуля Савелій! — паклікаў яго мой напарнік нечакана
звонкім, ласкавым голасам. — А мы да вас у госці.

Дзед азірнуўся, углядываўся паверх акуляраў. Калматыя
бровы яго, маршчыны на суроўм твары здрігнуліся ва-
уスマшы:

— Калі ласка, калі ласка...

На пустым вуллі, ля будана, дзед паставіў глубокую міску
з жоўтым, празрыстым мёдам. На шырокім круглым дне яе ля-

і Яніна Вікенцьеўна стараюцца
даць карове больш са-
мых разнастайных кармоў,
якія ўтримлівалі б усе неаб-
ходныя для нормальнага раз-
віцця плода вітаміны. Калі ж
нараджаецца цялё, клопаты аб
ім праз колькі дзён поўнасцю
бярэ на сябе Яніна Вікенцьеў-
на. Тут яе ўменне, яе вялікі
практичны вопыт раскрываюц-
ца ў поўнай меры.

Трэба добра ведаць, колькі

якому цяляці выпаіць малака,
якай тэмпературы павінна
быць пойла, у якім узросце
пачаць падкормліваць малад-
няк адгонам і канцэнтратамі,
сенам і сакавітамі кармамі,
калі выключыць з рацыёну
той ці іншы прадукт. Ды хіба
можна пералічыць усё, тое,
что павінна ведаць цялятні-
ца, калі яна хоча па-сапраўд-
наму працеваць і мець са-

Праца перадавой цялятніцы
рэспублікі вызначаецца вялі-
кім поспехам. За 1962 год Яні-
на Вікенцьеўна выгадавала
319 цялят пры абавязательстве
305, а цяпер на даглядзе ў яе
таксама больш чым 300 гада-
ванцаў.

...Подзвіг, герайзм. На любой
працы чалавек можа вызна-
чыцца, стаць сапраўдным ге-
роем. Для гэтага не абавязко-

ва быць касманаўтам. Мікіта
Сяргеевіч Хрушчоў на нарадзе
перадавікоў сельскай гаспа-
даркі Беларусі 12 студзеня
1962 года сказаў: «У вас ёсць
майстры, у якіх можна паву-
чыцца, у вас ёсць героі». Героі,
сярод якіх і праслаўленая ця-
лятніца Яніна Вікенцьеўна Банд-
ак, робяць самую будзённую,
самую звычайнную справу.

Алесь РЫБАК

жала слепяча сонца. Дзед паклаў побач з міскай дзве шкарбатыя драўляныя лыжкі і лусту хлеба.

— Чым багаты, тым і рады...

— Дзякую, дзядуля. Мы ж не есці. Хлопец вось руку пакалечыў, палячыць трэба.

Дзед, прыжмурыйшыся, агледзеў маю далонь.

— Мёд — найлепшы лекар: ад усіх хвароб дапамагае.

Мне няёмка было паказаць сваю руку, настолькі нязначнымі былі мае балячкі, але напарнік памазаў рану мёдам і зноў завязаў.

Мы селі на скрынку і пачалі есці мёд.

— Ещце, ещце,— гаварыў дзед: — Я вам яшчэ падалью...

Мёд быў смачны, духмяны. Нaelіся мы яго ўволю, да горычы ў горле.

Вярталіся вясёлыя, задаволеная адзін адным. Я не мог зразумець, чаму гэты спагадлівы, кампанейскі хлопец раніцай здаўся мне непрыемным.

Дастаўши з кішэні папяросы, я страсянуў пачкам:

— Закурвай.

— Што ты... Адкуль ты ўзяў, што я куру?

— Да ніадкуль. Проста так. Голос, між іншым, у цябе хрыплаваты, як у курца.

У возеры вада раніцой халодная.

— Да гэтага часу купаешся? — здзівіўся я.

Ён кінуў галавой.

— А ты нічога,— сказаў я, пускаючи дым.— А спачатку я думаў: псіх, зануда! Як цябе завуць?

Кроначы побач, напарнік адказаў:

— Ксанкай.

Я не зразумеў.

— Як?..

— Ты што, імя такога не чуў? Ксанкай, кажу. Аксана або Аксіння, усё роўна.

Я не верыў сваім вушам.

— Хіба... Ты хіба дзяўчына?..



— Вось здорава! А то хто ж?
Збіты з тропу, я разгублена глядзеў на свайго напарніка. Худзеныкі тварык, валасы, што тырчаць з-пад гэтага недарэчнага берэта... Як я раней не здагадаўся! Ну і дурань жа я!

Выгляд у мяне, напэўна, быў смешны, таму што Ксанка, зірнуўши на мяне, так і пакацілася са смеху.

— Ха-ха-ха! — задыхнулася яна ў запіўствым, нястрымным рогаце.— Ой, не магу!..

— Ха-ха-ха! — панеслася рэха па лесе.— Ха-ха-ха!..

Я хмура апраўдваўся:

— Камбінезон і гэтая шапачка да самых вушэй... і нічога смешнага няма... Пачакай! Ды ты пачакай!.. Ну, цяпер не спыніш, зусім як маленькая...

Ксанка на момант змоўкла, зірнула на мяне і зноў зарагата.

Я адварнуўся.

— Ты не крыўдуй... — усхліпала Ксанка.— Тут адзін студэнт з мастакага інстытута маляваў мяне. Таксама за хлопца палічыў быў, але хутка здагадаўся...

Я ўсміхнуўся, і яна зноў засмяялася. Цяпер смяяліся мы абоё, усю дарогу, пакуль не прыйшлі да нашай траншэі.

— Вазьмі, — сказала Ксанка, працягваючы мне адну сваю рукавіцу.— Ды не дужа налягай... Машыну яшчэ патрабаваў, а сам, што той экскаватор, вунь колькі зямлі накідаў.

Я скочыў за ёю следам у траншэю.

— А гэты дзед табе хто, сваяк?

— Ніхто. Проста знаёмы. Я тут з самай вясны працују, пазнаёмілася. У дзеда, разумееш, дачка была, Фрося. У час вайны немца яна аднаго, афіцэра, вазьмі ды і цюкні прасам. Чапляўся да яе... і ў партызаны пайшла. Але аднойчы папалася — павесілі яе тут, на станцыі. Брацкую магілу за насыпам бачыў? Вось там і яна пахавана. Дзед гаворыць, што я — вылітая Фрося. Фатаграфію паказваў. Але ніякага падабенства. Фрося ў яго прыгажуняй была...

Ксанка ўздыхнула і надзела рукавіцу.

Я хацеў сказаць, што яна таксама сімпатычная, але, зірнуўши на яе выцвілыя на сонцы бровы і вялікі рот, прамаўчай. Вельмі ўжо худая. Як селядзец. Больш бы ела, ці што. І ўсё ж не стрымалася:

— Не, ты таксама нічога...

Яна ўсміхнулася з пагардай:

— Кінь. Сама ведаю — вырадак, другой такой не знайсці. Толькі дзеду і магла спадабацца.

— Гэта ты дарэмна так. Хлопцы ўчора, калі пасля работы на станцыю ішлі, пра нейкую Ксанку гаварылі. Непрыгожая, маўляў, але сімпатычная... — невядома для чаго прыдумаў я.

— Хлопцам тваім прыгожанькіх падавай,— адказала Ксанка.— Вось і табе, напэўна, Лазавенчыха прыглянулася?

— Гэта хто ж такая? — спытаў я і адчуў, што чырванею.

— Быццам не ведаеш? Кладаўшыца наша, Верка.

Вера Лазавенка, сапраўды, спадабалася мне адразу, як толькі я ўбачыў яе ў кладовай. У яе былі прыгожыя светлыя валасы, а очы такія вялікія, блакітныя, што здавалася, увесь час глядзеў бы ў іх... Мне здавалася, што я адзін заўважыў, якая Верка прыгожая. Але неўзабаве высветлілася, што ўсе хлопцы ходзяць за ёю, як прышытыя.

Я прамаўчай.

— Вось бачыш! — нібы ўзрадавалася Ксанка і ўздыхнула з добра абжытым, прывычным смуткам.— А мне ўсё роўна. Не збираюся з Веркай у прыгажосці раўніцца. Я вось хутка на Сахалін еду,— дадала яна,— да сястры... — і засмяялася:— Дзяўчат там, гавораць, мала, вось і буду за прыгажуню.

Яна нагнулася і пачала раўнамернім рухамі выкідаць зямлю далёка за кучу. Я таксама ўзяўся за рыдлёуку.

На другі дзень, пасля работы, Ксанка спытала:

— Груш хочаш? У лесе ёсць.

Мы зноў адправіліся ў лес. Спусціліся ў глыбокі, густа зарослы высокімі тонкімі клёнамі яр. Дно яго захоўвала сляды нядайнага вялікага дажджу — усюды быў намыты пясок, які служыў ложкам бурнаму патоку. Прамені сонца, прабіваючыя праз парадзелое лісце, перакрыжоўваліся. Пахла вільгаццю. Шамацела пад ногамі леташняе лісце. Вакол невялікай кучы, засыпанай карычневымі крошкамі, поўзалі велізарныя, велічніці з пазногаць мурашкі. Дзесьці далёка ўскрыкнула электрычка, данёсся аўтамабільны сігнал. Наверсе, па пыльному, разбітому машынамі бальшаку ішлі самазвалы, гружаныя цементным растворам. Ксанка ўпэўнена вяла мяне наперад.

Яр закончыўся, пачаўся пад'ём. Мы ўзбраліся наверх. Пераскочылі праз паўабсыпаны роў і наткнуліся на вежу танка, укананую ў зямлю.

Нарэшце выйшлі на паліну. Моцна, мядова пахла вінним браджэннем. Навокал гулі вялізныя восьы...

(Працяг на 18-й стар.).

ЭТЫЯ дні выдаліся на рэдкасць спякотнымі. Падвечар асфальт рабіуся мяккім, як воск, і прахожыя пакідалі на ім свае сляды. Толькі ў цяністых алеях бульвару можна было схавацца ад праменяў сонца. Высокая жанчына збочыла на бульвар імя Гогаля і, знайшоўши зацішны куток, прысела на лаўку.

Каштаны адцвіталі. Іх белыя свечкі гублялі свае пляёсткі. Жанчына падабрала некалькі пляёсткаў, расправіла іх. Можна было падумати, што яна любуецца імі, калі б не позірк — такі, што самы неспакушаны ў псіхалогіі чалавек зразумее: яе думкі цяпер далёка-далёка.

Урэшце, далёка — гэта не зусім дакладна. На дывановы камбінат, дзе і былі зараз яе думкі, яна звычайна ходзіць пеша і не стамляеца. І прыслала не таму, што напрацавалася на матальнай машыне — гэта ёй у звычку, прывычней, чым быць кантралёрам. Праўда, здавалася б, гэта і не яе клопат — матальная машына, але калі патрэбна, яна заўсёды становіцца за яе. Неяк адна з работніц нават пацікавілася:

— Табе што, цёця Ася, тут дадаткова плацяць?

Дзівачка. Відаць, не разумее яшчэ, не адчула, што значыць радасць працы. Тады Анастасія Антонаўна нават пашкадавала яе. Хацелася адказаць, што вось асабіста ёй куды больш падабаецца самой рабіць добрыя рэчы, чым вызначаць, як гэта робяць іншыя. Але прамаўчала. «Навошта? Яшчэ падумае, што фанабэруся, свядомасць сваю паказваю». А вось пад канец змены здарылася і тое, што растрывожыла, развязрэдзіла сэрца. Усё новенькая, Марыяка. Калі падвечар Анастасія Антонаўна забракавала парту пражы, тая падскочыла, гнеўна бліснула вачыма, выпаліла:

— Вы... вы людзей не любіце, вось што.

І стаяла маленькая, пачырванелая, сціснуўши кулачкі. Ну, ні даць ні ўзяць, верабей-задзіра.

Нічога не адказала ёй, быццам і не заўважыла, як сяброўка тузанула дзяўчыну за рукаў. Кінула толькі брыгадзіру: «Перараўбіць!» і пайшла да сябе.

Эх, Марыяка, Марыяка! Дзяўчо неразумнае. Расказаць бы табе пра тое, як твой уласны лёс вісеў на нітачцы, як зменны майстар пагражала зволіць цябе. Хто тады ўгаворваў начальніка цэха пачакаць крышку, даць табе агледзеца на новым месцы? Яна, сухі і строгі кантралёр Аршынава. Расказаць ёй аб гэтым ці не варта?

Ці аб тым, што ведае амаль кожную адзнаку Марыікі ў школе. Дарэчы, як і адзнакі іншых вячэрніц. І калі камсамольцы прапанавалі дзяўчынцы дапамогу па матэматыцы, дык падказала гэта ім яна, кантралёр Аршынава, член жаночага савета.

Не, не варта расказваць аб гэтым. Падумае дзяўчо, што яна апраўдваецца. Няхай лепш думаете тое, што думае. А крыўда пройдзе, разыдзеца, як праходзіць боль ад раны, калі яна загойваеца. Вось толькі дрэнна, што расхва-

лявалася іменна сёння. Дзень хіліца да вечара, а спраў у яе не злічыць. Хатнія самі сабой, а на стале ляжыць даклад не закончаны. Назаўтра назначана пасяджэнне камісіі садзейнічання камітэту партыяна-дзяржаўнага кантролю. Ей даручылі далаўкыць на ім аб прастоях, абытых, як іх ліквідаваць. Тыдні два яна прыходзіла на работу раней звычайнага на некалькі гадзін, пазней пакідала цэх. Назіранняў сабралася багата. Сыштак спісала, а яшчэ і канца не відаць. Сёння абавязкова трэба скончыць. Чырванець на сходах яна не прывыкла. Зразумела, яна і заўтра не абняславіцца. Проста было б лепей, калі б думала больш аб дакладзе, а памяць, як наўмысна, перабірае ўласнае жыццё, паслужліва ажыўляе самыя цяжкія часы...

Прыпамінаюцца нават не першыя дні вайны. Яскравей захаваўся ў памяці той тыдзень, калі харчаваліся адной бульбай, што знайшлі ў армейскіх падвалах ваенгарадка. А пасля ворагі ўсіх выгналі пад адкрытае неба: у казармах размясціўся шпиталь. Да іх з ровам пад'язджалі цяжкія грузавікі, і здаравенныя санітары не паспявалі здымамаць насілкі з раненымі: крэпасць яшчэ абаранялася.

Давялося перабраца ў Брэст. Добра, што запрасіла на сваю кватэру Кудзінаў, таксама жонка камандзіра. Дзяліліся апошнім. Ды наколькі магло хапіць даўленых запасаў. Да вайны людзі жылі шырокі, і нікому не верылася, што вось можа здарыцца такое.

Горкі, ох і горкі жабрачы хлеб. А давялося і яго пакаштаваць. А што было рабіць? На руках — двухгадовая Ніначка, а старэшаму Слаўку ўсяго восьмы пайшоў. Вось і хадзіла па навакольных вёсках з белай торбай з даматканага палатна. Ад спагадлівых сялянак не чула слоў папроку і, калі вярталася дахаты, знаходзіла ў торбе акрайцы хлеба, кавалачкі сала, бульбіны. І ўсё ж нават і цяпер не верыцца, як перажылі ту ю страшнную галодную зіму 1942 года. Ды і не толькі перажылі. Выстаялі, агледзеліся і, памеры магчымасці, пачалі шкодзіць акупантам.

У казематах крэпасці акупантамі завалі прадуктовыя склады. Туды ім спартрэбліся рабочыя: сарціроўшчыкі, грузчыкі. І многія жанчыны, жонкі савецкіх камандзіраў, зноў пераступілі вароты крэпасці. Якайсці няясная надзея гнала іх туды. А раптам хоць што-небудзь раскажа пра апошнія дні абаронцаў, дасць надзею на чаканне.

У крэпасці было многа параскіданых боепрыпасаў, зброя. Тоё, што ляжала на вачах, захопнікі вывезлі, але яшчэ шмат чаго валялася на месцы нядаўніх жорсткіх баёў. І аднойчы да Асі, якай перабірала бульбу, падышла Люда Бакерыя і працягнула некалькі гранат:

— Давай схаваем у машыне і вывезем. Магчыма, каму-небудзь у горадзе спатрэбяцца.

— А шафёр, — апасліва пакасілася Ася на кабінку.

— Колька Епіфараў? Ды ён наш. Разумееш, наш, — зашаптала Люда.

Так Ася Аршынава стала членам патрыятычнай групы.

Восенню 1942 года страшнная вестка прыляцела ў Брэст. Фашысты пачалі масавыя рэпрэсіі супраць сем'яў савецкіх ваеннаслужачых. Кроў стыла ў жылах, калі пачула расказ Левічавай аб трагедыі ў Шчарбінскім лесе. Там, каля доміка лесніка, карнікі расстралілі разам з дзецьмі вялікую группу жанчын, якія знайшлі прытулак у вёсцы Падлессе. У тыя дні начамі не спала, прыслухоўвалася да кожнага шолаху на вуліцы, уздрыгвала пры шуме кожнай машыны — а раптам гэта па яе. Адно падтрымлівала — добрыя весткі з фронту: не здаліся насы, трываюцца.

Цяпер група актыўізавала свае дзеянні, звязалася з партызанамі. Ды хутка гестапаўцам удалося трапіць на след падпольшчыкаў. Аднойчы да Аршынавай усваляваная прыбегла Таццяна Аношкіна. Аддыхаўшыся, рассказала, што скончлены Люда Бакерыя, Таня Новікова. Гітлерераўцы наладзілі засаду ў кватэры Воранава, чакаюць астатніх. Тыя паехалі ў Жабінку, і ў што б там ні стала трэба іх папярэдзіць, каб не вярталіся ў Брэст.

Дзяцей аднесла да сяброўкі Надзея Федарук. Адкрыта расказала, што бацца арышту, што небяспечна вяртацца на старую кватэру. Надзея без слоў згадзілася памагчы. Калі ж Ася ўзялася за клямку дзвярэй, затрымала:

— А ты цяпер куды?

Давялося расказаць. І Надзея вырашыла:

— Сядзі тут. Цябе гестапаўцы, напэўна, ведаюць. Мяне ж — не.

Вярнулася позна. Па шчаслівай усмешцы Ася зразумела, што ўсё ў парадку...

З месяцам хавалася ў Надзеі Федарук, а потым сябры прыслалі па яе сувязнога і вывелі ў партызансскую зону.

Ды калі б на гэтым закончыліся ўсе нягody! Блакада. Дзесяць тысяч варожых салдат шчыльным кальцом аблажылі партызанская лясы.

З абозам, раненымі, жанчынамі і дзецьмі не вырвацица з варожага акружэння. І штаб злучэння рашае: схаваць раненых, жанчын і дзяцей у тых глухіх мясцінах, дзе сам чорт нагу зломіць.

Слаўка, старэшы, пайшоў з атрадам. Засталася з пяцігадовай дачушкай і з некалькімі раненымі сярод дрыгвы. Сядзелі не варушачыся. Нарэшце, пачуўся трэск, хлюпанне, адрыўствыя аўтаматнія чэргі. Правальваючыся ў балоце, паливаючы кусты аўтаматным агнём, ішлі фашысты. Ад страху сціснулася сэрца. Хоць бы не застагнаў хто-небудзь з цяжка раненых, не заплакала пяцігадовая Ніначка...

А праз некалькі дзён атрад зноў вярнуўся на ранейшую базу...

Жанчына хутка, быццам адганяючы ад сябе непрыемныя ўспаміны, паднялася і зноў закрочыла шырокай, упэўненай, падобнай на мужчынскую, хадой.

На наступны дзень Анастасія Антонаўна працавала ў другую змену, але прыйшла да дзевяці. Члены камісіі, задаволены дакладам, згадзіліся з многімі рэкамендациямі.

ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ



Занончана сярэдняя школа. Камсамольцы Ганна Кузьмінкова і Мікалай Шаўчэнка ста-
лі будаўнікамі. Яны — перадавіні будаўніцтва Гомельскага суперфасфатнага завода.

Фота Ч. Мезіна.

А пасля да Аршынавай падбегла Ася Кандрацюк, зашаптала на вуха:

— У новенькой нашай, Марыйкі, дзень нараджэння сёння. Мы пабеглі па пада-
рункі — майстар адпусціў. Пасля рабо-
ты будзем віншаваць. Вы скажыце ёй
што-небудзь цёплае сёння.

Яна сказала. Яна гаварыла, што ў іх,
у цэху, многа было дзён нараджэння
і многа будзе яшчэ ўперадзе. І вельмі
важна ведаць усё пра чалавека, які пра-
чуе з табой побач. Калі ж даеш людзям
радасць, заўсёды радасна і самому.
Скончыла, усе кінуліся віншаваць і абды-
маць Марыйку, а тая, сумеўши, неяк
па-новаму, прыязна паглядзела на яе.

Пасля разам ішлі дахаты. І Марыйка
нечакана спытала:

— Анастасія Антонаўна, а гэта праўда,
што вы былі ў Брэсцкай крэпасці?

— Праўда.

— Раскэжыце!..

— А што расказваць, подзвігаў я ні-
якіх не зрабіла, сядзела ў каземаце, па-
куль нашы трымаліся.

— Не, вы падрабязна.

Падрабязна? Бадай што, варта ёй рас-
казаць падрабязна. Дзяўчо, відаць па
ўсяму, нядрэннае. І Анастасія Антонаўна
начала расказваць пра туго оч, калі,
прачнуўши, быццам ад штуршка, уба-
чыла неверагоднае: рассыпалася, знікала
сцяна дома, а за вокнамі бушавала мора
агню. Пасля ўбачыла, што ўпала шафа,
адчула, як уздрыгвае пад ногамі падло-
га. Не памятае, як падхапіла дзяцей, вы-
скачыла на вуліцу, дабегла да Кобрын-
скіх варот. Там мітусіліся байцы. Выхоп-

лівалі віントоўкі з піраміды, паспешліва
разбягаліся ў розныя бакі. Толькі тут да
свядомасці дайшло — вайна!

Яна расказала пра тое, як у апошні
раз бачыла мужа, як сядзелі ў казематах
штаба без вады і ежы, як жанчыны ло-
мам прабілі паўтараметровую сцяну і
праніклі ў кухню. Напярэдадні там мылі
бульбу і хтосьці прыпомніў, што павінна
застацца вада. Кожны глыток гэтай бруд-
наватай, крышку пратухлай вады дзялілі
паміж дзецьмі раненымі.

А пасля над імі, на vale, застрачыў
кулямёт. Ён страчыў і страчыў, і ўсе:
жанчыны, дзеці, ранены баец з надзеяй
прыслухоўваліся да яго стракатання. Ку-
лямётчык, брудны, акрываўлены, спу-
сціўся да іх аднекуль зверху, прахрыпеў:

— Вады... кулямёт абліць...

Яны ведалі, што калі кулямёт распалиц-
ца, ён перастае страліць. І аддалі апош-
ніе — паўчайніка мутнай вады...

Спёка — неверагодная. У падвале кі-
даецца ў непрытомнасці ранены малод-
шы сержант. Засмяглымі губамі просіць:
«Піць... піць...» Але страшней за гэта не-
сціханае «піць» было зацятае маўчанне
дзяцей — яны ўсё разумелі — ні скаргі,
ні плач.

Прабілі цементаваную падлогу і адной
салдацкай алюмініевай міскай і дзвюма
лыжкамі капалі калодзеж: пятнаццаць
жанчын, чатырнаццаць дзяцей і адзін
лёгка ранены баец. Капалі і днём, і но-
ччу, па чарзе змяняючы адзін другога.
І ўвесы гэты час над імі страчыў кулямёт.
Са спякотнага неба на яго пікіравалі са-
малёты, і тады кулямёт змаўкаў. Калі сці-

хай грукат выбухаў і ўзнімаліся лан-
цугі фашистыкіх салдат, кулямёт зноў
ажываў, і зноў варожыя салдаты ў
брудна-зялёной уніформе паспешліва
падалі на зямлю, адпаўзлі назад.

Яна расказала, як дакапаліся да
вільготнага пяску. Яго прагна хапалі
ротам, высмоктвалі вільгаць, а пасля
гэтага яшчэ больш няспечна хаце-
лася піць. Пасля пайшла мутная жы-
жка. Яе адстойвалі ў салдацкіх кацял-
ках, працэджвалі і давалі па глытку
раненым і дзецям.

Затым кулямёт змоўк, і ворагі¹
ўварваліся ў штаб. Ударамі і штурха-
лямі выгналі ўсіх з казематаў. Тут жа,
ля сцяны, расстралялі двух раненых
чырвонаармейцаў. Жанчынам загада-
лі разуцца і босых пагналі праз Коб-
рынскую вароты да Буга.

Так, гэтай дзяўчынцы карысна ве-
даць усё пра жанчыну, на якую фа-
шисты паказвалі пальцамі і нахабна
рагаталі. Зраненая дробнымі аскол-
камі гранаты, у адной бялізне, яна вось-вось
павінна была нарадзіць дзіця і, здавалася, ужо нічога не ба-
чыла і не разумела. А мост цераз
Буг, на якім нелюдзі раптам прыму-
сілі іх легчы побач з калёсамі гармат!

Пачулася: «фойер!» — аглушальны
грукат — і... у дзяцей з вушэй пацяк-
ла кроў: не вытрымалі барабанныя
перапонкі. Малыя не плакалі, а такса-
ма, як і іх маці, углядаліся ў бок
крэпасці, дзе ішлі баі, дзе засталіся іх
бацькі. На дрэве па дарозе ў польскі
гарадок Цірасполь убачылі прывя-
занага вяроўкамі параненага палітру-
ка. Відаць, ён цярпеў нечалавечыя
пакуты ў гэтых спякотных дзенях, не
маючы магчымасці адагнаць машка-
ру, што абліяпіла раны. Убачыўши
знясіленую группу жанчын і дзяцей,
якую гналі фашисты, ён прыўзняўся
на сваіх путах, крыкнуў:

— Нічога, перамога будзе за намі!..

Марыйка слухала моўкі, не перабіва-
ла. Анастасія Антонаўна расказала і пра
блакаду, і пра тое, як у сорак шостым
ад туберкулёзу памірала дачка Ніначка.
Ёй было сем гадкоў, а ў валасах дзяў-
чынкі былі ўжо сівія пасмы...

Іх нагану лівень. І яны разам стаялі
пад каштанам, прыкрыўшыся Марыйчи-
ным парасонам. І кроплі дажджу, стра-
ціўши сваю сілу ў густой лістоце, ляніва
скочваліся на палатно парасона, на зям-
лю, амаль не запырскаючы іх.

Даждж быў вясновы, спорны і гэтак-
сама хутка скончыўся, як і пачаўся. Зноў
прайсанёлі неба. Раўчукі, народжаныя
дажджом, змывалі з асфальту ўсё смец-
це, віравалі перад адкрытымі пашчамі
вадасцёкавых калодзежаў і знікалі ў іх,
каб ужо там, пад зямлём, бегчы да Му-
хайца.

Марыйка скінула туфлі, зашлёпала ба-
санож па вадзе. Пасля зноў спынілася:

— Незабыўны ў мяне дзень нара-
дження.

Памаўчала, потым, падняўши зусім не
дзёрзкія, па-дзіцячаму вінаватыя вочы,
сказала:

— Вы прарабачце мне, Анастасія Анто-
наўна, добра?

Аршынава ласкава падштурхнула яе
рукой у плячу:

— Добра, страказа, да пабачэння.

Марыйка перабегла вуліцу, памахала
рукой і адтуль данеслася:

— Да паба-ачэ-эння, ўцца Ася-я...

А. БАЛАШ

г. Брэст.

«МЫ ВЕРНЫЯ ДЗЕЦІ АДЗІНАЙ КРАІНЫ...»

Ішоў 1941-ы год. У ясны, цёплы, сонечны чэрвеньскі дзень, як чорны смерч, уварваўся на нашу зямлю вораг і пачаў таптаць і знішчаць усё жывое, што сустракалася яму на шляху. Панідаўшы квітненчую сады, родныя гнёзды, усё, што было нахыта гадамі, тысячы жанчын і дзяцей беларусаў, украінцаў, рускіх, мадаван накіраваліся на ўсход — да незнаёмых, але да сваіх родных, савецкіх людзей. Як і іншыя брацкія рэспублікі, Татарыя прыняла на сваю зямлю сотні тысяч эвакуіраваных. За некалькі месяцаў насељніцтва толькі адной Казані павялічылася больш чым удвая. Нялёгка было ў ваенных умовах забяспечыць сотні тысяч людзей жылём, работай, ежай. Але іменна ў гэтых самы драматычны момант выявіўся вынік шматгадовай самаадданай працы Камуністычнай партыі па згуртаванню, інтэрнацыянальному выхаванню савецкіх людзей. Як толькі прыбылі першыя эшалоны, у савецкія і партыйныя арганізацыі паляцелі тысячы заяв ў ад міністэрстваў і сёл рэспублікі з прапановай жылля і харчу. У карткі тэрмін усе эвакуіраваныя былі забяспечаны работай і жылём. Вялікая сіла дружбы народаў, бязмежная любоў да Радзімы дали нам сілы пераадолець усе цяжкасці, усе жыццёвыя нягody, зламаць каварнага ворага і выгнаць яго з нашай зямлі.

Сёння мы з радасцю адзначаем, што не толькі Татарская рэспубліка, якая ў чэрвені адзначыла сваё 43-годдзе, але і брацкая Беларуская рэспубліка, дзе бушавала вайна, не толькі залячылі усе раны, нанесеныя вайной, але і зрабілі велізарны сначок у развіцці сваёй эканомікі і культуры.

Ці можна было ў адзіночку адрадзіць з попелу столькі гарадоў, пабудаваць новыя заводы і фабрыкі? Не, відома! І тут дапамагла брацкая ўзаемадапамога. Напрыклад, дзесяткі год расійскія і замежнія капиталісты спрабавалі здабыць нафту з нетраў зямлі ў Татарыі. Але ім гэта не ўдалося! А ў Савецкай Татарыі менш чым за 10 год была створана магутная нафтавая прамысловасць. Лепшыя майстры здабычи чорнага золата з Азербайджана, Астрахані, Куйбышава, Саратава і іншых рэспублік і абласцей краіны раскрылі сакрэты свайго майстэрства, навучылі сотні людзей, дапамаглі стварыць тут нафтавую індустрію.

Цеснай дружбай звязаны брацкія народы нашай краіны. Таленавіты татарскі паэт Тукай пісаў:

Вовеки нельзя нашу дружбу разбіть,
Нанизаны мы на единую нить.
Мы верные дети единой страны...
Верная, моцная дружба дапаможа нам
пабудаваць і светлы будынак камунізма.

АСІЯ ХАСАНАВА,
рэдактар часопіса «Азат хатын».



АЗАТ ХАТЫН

У НАС У ГАСЦЯХ

Кетгут вырабляюць на спецыяльным заводзе з кішак жывёл. Гэты адзіны ў краіне кетгутны завод знаходзіцца ў Казані. Выраблены тут кетгут ідзе ва ўсе лячэбныя ўстановы нашай краіны і мно-гіх краін свету.

Завод заснаваны яшчэ ў 30-я гады. У ім працуе ўсіх 1500 чалавек. Гэты адзіны ў краіне кетгутны завод знаходзіцца ў Казані. Выраблены тут кетгут ідзе ва ўсе лячэбныя ўстановы нашай краіны і мно-гіх краін свету.

Работа на кетгутным заводзе выпрацоўвае ў людзях асаблівую, уласцівую, можа, толькі ўрачам якасць — авостраную ўвагу да чалавека, пачуцце асабістай адказнасці за яго жыццё. Таму тут, хто толькі што прыйшоў на завод, літаральна мяняюцца на вачах. Рашида Валітава прыйшла ў ампульны цех завода ў пачатку года. Начальнік цэха Раіса Гатауліна не спадзявалася, што Рашида за месец асвоіць сакрэты складанага

НІТКА ЖЫЦЦЯ

На аперацыйным стале ляжыць хворы. Складаная аперацыя сэрца з уроджаным парокам. Неабходна сышыць разрэзаны ўчастак. Чым жа сышываюць разрэз? Шаўковая нітка, якая звычайна ўжываецца, тут не падыдзе, таму што пасля таго, як зажыве рана, гэтую нітку трэба будзе выцягнуць. Шво можа распаўзціся пры гэтым зноў. У падобных выпадках незамянимы кетгут.

Праз некаторы час людзі здзіўляліся дакладным рухам яе рук. Дзяўчына любіць работу. Між іншым, у цэху нямала такога, што зрабіла ўплыў на Рашиду.

Сапраўдныя камуністычныя адносіны, у першую чаргу да працы, добра ўздзейнічалі на дзяўчыну. «Падцягнуцца, раўняцца на перадавых!» — вырашыла яна. Роза Бікмухаметава, Соня Ягорава — сяброўкі Рашиды, якія прыйшли на завод разам з ёй, таксама не адставалі. Зараражаны працу ўсімі. Маякі цэха — Антаніна Максімава, Нуранія Юсулава, Галя Кузняцова, Фатыма Феткулава з'яўляюцца прыкладам для іншых. Некалькі год назад абедзве брыгады цэха сталі камуністычнымі. Зараражаныя.

Завод атрымлівае шмат пісьмаў з розных куткоў краіны і ад зарубежных сяброў. Нядайна на завод прыйшло пісьмо з Даніі. «Шырокая карыстаемся вашым кетгутам. Кетгут з маркай «Казань» намнога пераўзыходзіць вядомы ў свеце французскі «Грыяліт», — піша прафесар-хірург.

Добрыя водгукі выклікаюць пачуцце гонару за сваю працу, хочацца працаўцаў яшчэ лепш.

Каяш ТЫМБІКАВА

У вясёлым танцы кружыца пары. Гэта ўдзельнікі ансамбля калгаса імя Тукай Казанскай АССР.

Фота А. Герынаса.



ГРОЗНЫЯ КЛІНКІ

З Італіі Дыяна Ніканчыка-
ва вярталаася ў Мінск з ня-
пэўным настроем. Яна не ве-
дала, радаваца ёй ці не.

— Толькі сёмае месца, —
сумна паведаміла яна мужу.
— Дык гэта ж цудоўна! —
ускрыкнуў Аляксей. — А
колькі вас усяго было ўдзель-
ніц?

— Хвілінчуку, падлічу...
Чатырнаццаць груп па дзе-
вяць чалавек, гэта колькі?

— Ну, вось! Больш сотні.
У такім цяжкім турніры сё-
мае месца — ганаровае.

— Эх, рвалася я туды
больш, чым на чэмпіянат
свету. З'ехаліся лепшыя фех-
тавальщицы Еўропы і ўпер-
шыню аўстралійкі, турчанкі...
Сярэбраная рапіра — прыз,
за які змагаюцца заўсёды
заўзята. Марыла і я аб ёй, а
вось прывезла — гэта...

Яна раскрыла чамадан і да-
стала невялікі скрутак.

— Гэта міне ўзнагарода за
сёмае месца, — Дыяна пака-
зала адрез шоўку на сукенку
і шаўковую хустачку. Усяго
ўзнагародзілі восем чалавек,
ну, а сярэбраную рапіру за-
вядала Таня Самусенка. Вя-
дома, я рада яе поспеху: не я,
дык яна прывезла гэты прыз
у Мінск.

— Што ж здарылася з та-
бой?

— Змагалася я, як ніколі.
У маёй групе выйграла ўсе
бай. Усё ішло выдатна, і я
была ўпэўнена, што ніхто
і нішто мяне не спыніць, хіба
толькі наша Таня. І раптам
перед мной на дарожцы га-
ланда Ботбл. Вельмі высо-
кага росту, даўгарукая. Ні-
кага доступу да яе німа. Што
рабіць? Я гарачуся, нападаю,
а ўколы ёй лічаць... Прайгра-
ла ёй і так стала крыйдна!..
Таня ж потым лёгка пера-
магла гэтую галандку: нанесла
ёй восем уколаў, а сама нівод-
нага не атрымала.

Слухаў гэты расказ Аляксей і добра разумеў душэўны
стан жонкі. Ен жа сам фех-
тавальщик, і не звычайны,
а адзін з мажнейшых у краіне.
І яго не раз спасціглі ня-
дачы, але часцей бывалі по-
снечі. Вось гэтак жа і з Дыя-
най здараецца. Ды ці толькі
з імі?

А Дыяна? Так, яна выйгра-
вала першынство Беларусі.
І не раз. Але чэмпіёнкай
краіны быць яшчэ не даво-
дзілася, а чэмпіёнкай свету
або алімпійскіх гульняў...
Пра гэта яна толькі марыць.
Пакуль яна выдатна выступі-
ла ў Ленінградзе ў турніры

мажнейшых краіны і заняла
другое месца.

У гэтым годзе Дыяна атры-
мала рад сладкіх перамог
над выдатнымі фехтаваль-
щицамі. Грозны яе клінок.
Мала знайдзецца спартсме-
нан, якія б перад ім устаялі.
Атакуе Дыяна хутка, адра-
зу ж, як скрыжуе зброю.
Кісць яе рукі моцная. Пабоч-
наму воку цяжка нават ула-
віць рух кісці. Клінок сапер-
ніцы спрытным рухам рапіры

часта біліся «з-за дам», са-
мі ж «дамы» халоднай зброяй
не валодалі. У наш час, калі
халодная зброя адхыла свой
век, а меч і шпага згадзены
у музей, фехтаванне захавала-
ся як від спорту — мужны,
прыгожы і вельмі карысны
для развіцця фізічных сіл.
У гэтым відзе спорту жанчи-
на атрымала раўнапраўе. Але
пакінулі ёй толькі рапіру —
фехтавальну зброю, якой
наносяць толькі ўколы. Фех-
таванне на рапірах патрабуе
вельмі тонкага майстэрства.
нездарма рапістыкі, жар-
туючы, называюць «карунач-
ніцамі».

Нядрэнная гімнастка ў мі-
нульм, Дыяна Ніканчыка-
ва аднойчы пакінула свой любі-
мы від спорту і перайшла ў
фехтавальную залу. І ўжо на-
заўсёды. Чым жа захапіла
дзяўчыну фехтаванне? Можа,
беласнежная «рыцарская дас-
пехі»? Не без гэтага. Касцюм
фехтавальщицы прыгожы.
Белая куртка да пояса з на-
глуха закрытым каўняром і
белыя крыху ніжэй кален-
штаны... Сяччатая металічна
маска на галаве і стальны
клінок у руцэ... Ну, чым не
сярэдневяковая рамантыка!
Але Дыяна ведала яшчэ, што
фехтаванне — не толькі пры-
гажосць рухаў, але і сродак
стаць дужай і спрытнай. Вось
тут ёй і дапамагла гімнасты-
ка. Сіла і гібкасць, набытая
у гімнастычнай зале, спатрэ-
біліся на новай арэне.

Німала баёў давялося пра-
весці Дыяне, перш чым ава-
лодала тэхнікай рапіры. Яна
вучылася ў інстытуце фіз-
культуры і адначасова ўдас-
каналівала сваё фехтаваль-
нае майстэрства. Каб стаць
майстрам спорту па фехта-
ванню, трэба атрымаць шмат
перамог над вопытнымі

спартсменамі. Дыяна гэтага
звания дабілася. Не раз за-
ваёўвала прызы на буйных
усесаюзных спаборніцтвах. Яе
майстэрства атрымала при-
знанне, і яе ўключылі ў склад
зборнай каманды СССР.

Адкрылася перад маладой
жанчынай шырокая дарога
у спорту. Цяпер ёй трэба буд-
зе часта супрацакацца на бая-
вой дарожцы з лепшымі фех-
тавальщицамі свету.

У жніўні ў Маскве адкры-
еца Трэцяя спартакіяда
народаў СССР. Беларускія
фехтавальщицы рыхтуюцца
да яе. Шанцы на перамогу ў
іх вялікія. Ім прароачыць пер-
ша каманднае месца. І не
без падставы. Моцная ўся
жаночага каманды рапістык
Беларусі. У ёй пераможца
жаночага міжнароднага тур-
ніру ў Італіі, уладальніца
«Сярэбранай рапіры» і кубка
СССР заслужаны майстар
спорту Таццяна Самусенка,
класныя майстры Аляўціна
Лабоўкіна, Ала Конюхава
і Святлана Баранава. А Дыя-
на Ніканчыка? О, яна дру-
гой стаць у спісе мажней-
ших. Паедзе на спартакіяду
і яе муж Аляксей. Ен са сваёй
шпагай таксама павінен ска-
заць сваё слова ў Лужніках.

Грозныя клінкі ў руках бе-
ларускіх фехтавальщиц.
Грозная і рапіра Дыяны Ні-
канчыкавай. Калі ў Лужні-
ках пасля камандных баёў
пачненца розыгрыш асабістага
першынства, то, спадзяём-
ся, залаты медаль чэмпіёнкі
спартакіяды дастанецца ад-
ной з беларусак. Гэтага можа
дасягнуць Таццяна Самусен-
ка, але гэта пад сілу і Дыяне
Ніканчыкавай. Так можа зда-
рыцца і, верым, так будзе!

I. ЦЫВЕС



Ніллегка даеца перамога нават
таму, кто добра валодае клінком.
На здымку: Дзяяна Нікан-
чыка пасля бою.

Фота Р. Церахава.

Дыяна адводзіць крыху ўбок.
І тут адбываеца выбух. Дыяна
на робіць выпад, і вастрыё яе
рапіры дакранаеца да гру-
дзей праціўніцы.

Такіх ашаламляючых атак
Дыяна Ніканчыка праваля-
шмат за апошнія гады.

Фехтавальная дарожка мае
ўсяго два метры ў шырыню
і шаснаццаць метраў у даў-
жыню. Бой начынаецца з ся-
рэдзіны дарожкі. Манеўра-
ваць доўга ў баі нельга, ад-
ступаць прыходзіцца з агляд-
кай. А клінок праціўніцы
мільгае і бліскае перад вачы-
ма, пагражаячы ўколам. Па-
трэбна вялікае майстэрства,
каб адбіць атаку, прымусіць
праціўніка раскрыцца і знай-
сці момант для нанясення
ўколу рапірай.

Фехтаванне нагадвае ры-
царскую турніры і паядынкі,
у якіх біліся мячамі, шпагамі,
шаблямі. Але ў даўнія часы

ДОБРА ТУТ ДЗЕЦЯМ

У вясеннаццаці кіламетрах ад Баранавіч, у дач-
най мясцовасці Паўлінава, размісціліся піянер-
скія лагеры для дзяцей рабочых і службовых гора-
да Баранавічы, рабочых пасёлкаў Лісная, Івацэ-
вічы і іншых. Добра тут дзецям: навокал лес і по-
бач возера. У лесе шмат ягад, грыбоў, кветак,
спеюць арэхи.

Дзеці ходзяць у паходы, купаюцца, загараюць
пад наглядам урача, на спартыўных пляцоўках
гуляюць у футбол, волейбол.

Цікавы адпачынак, свежае паветра, добрае
харчаванне ўмацоўваюць здароўе дзяцей: яны
вяртаюцца дадому загарэлія, моцныя, вясёлыя.

Калі трах тысяч дзяцей адпачнуць за лета ў гэ-
тым малаўнічым кутку прыроды.

Ф. ПРАКАПЕНКА



(Заканчэнне. Пачатак на 12-й стар.).

— Тут? — запытала я.

— Не, гэта познія! — адказала Ксанка.
І крыху далей спынілася.

— Прышлі.

Груша была высокая, старая.

Ксанка падскочыла, схапілася за галіну і перакінула цераз
яе нагу.

— Трымай! — крикнула яна і страсянула ствол дрэва з усёй
сілы.

Груши, глуха чмякаючы, пасыпаліся ў траву.

— Цяпер мая чарга, — сказаў я, калі Ксанка злезла.

Яна махнула рукой.

— Хопіць, глядзі колькі! — Яна апусцілася на калені і пачала
збіраць грушы.

— Заўтра прынясу крымскіх, — сказаў я, поўзаючы побач
і кладучы грушы за пазуху. — У нас каля дома ў кіёску прада-
юць. Велічыня — во! — большая за мой кулак.

Ксанка, стоячы на каленях, зняла руку павуцінне з твару.

— Крымскія! Многа ты разумееш! А гэта, калі хочаш ведаць,
лепшыя за твае крымскія! Ты пакаштуй.

Я пакаштаваў адну грушу. Яна, сапрауды, была цудоўная —
сакавітая, духмянная, з лёгкім, вельмі прыємным прысмакам
лясной кіслаты. І ў роце, здавалася, запахла сонцем, поўднем,
цёплай восенню.

— Ну як? — строга спытала Ксанка.

— Сіла! — адказаў я. — Цуд!

Аднойчы раніцай, перад пачаткам работы, я сядзеў на блоку. Мяне паклікалі:

— Віца, прывітанне! Заганарыліся. Старых знаёмых не па-
знаеце.

Ветліва ўсміхаючыся, да мяне падышла Вера Лазавенка. Яна
была ў стракатай сукенцы, валасы злёгку спадалі на лоб, вочы
пад выразнымі бровамі глядзелі на мяне ясна, весела і ўпэў-
нена.

Я разгублена падняўся, нібы перад начальствам.

— Значыць, прыжыліся ў нас? Спадабалася?

— Працаваць можна, — шырока ўсміхнуўся я.

— Рада за вас. Вы так загарэлі, узмужнелі, прыгожым сталі...
Так, так, я праўду кажу. А вось нас забываеце, гэта нядобра.

— Гэта каго ж вас? — адважыўся я запытанаць.

— Ну, мяне, скажам, калі самі не здагадаліся. Ці мо
напарніца не адпускае ад сябе? Бацца — адаб'ю?

— Ну, што вы! Ніхто мяне не трymае. І ў каго адбіваць? —
раптам, радасна здагадваючыся, запытала я.

— Ды ў гэтай чаплі, як яе — Ксанкі вашай.

— І зусім яна не мая, — запратэставаў я. — Працуем разам —
толькі і ўсяго. — Я зірнуў у яркія, блакітныя вочы Веры, разу-
меючы, што Ксанка трапіла ў саперніцы і выклікала штосьці
падобнае на рэўнасць па шчасліваму для мяне непараразіменню.

— Няўжо? А ў лес удваіх хто ходзіць?

— Дык яна ж сама сябе непрыгожай лічыць, — выпаліў я,
паддаючыся ласкаваму тону Веры, яе ўсмешцы. — Яна хутка
на Сахалін едзе. А ў лес мы па грушах хадзілі. Яны лепшыя за
крымскія — салодкія, спелыя...

Вера ўважліва паглядзела на мяне.

— Ну, значыць, праўда, калі не хлусіце. Звадзіце і мяне
у лес, я таксама хачу груш ваших пакаштаваць. Сёння. Дамо-
віліся, Віктар?

— Абавязкова! — узрадаваўся я і раптам убачыў Ксанку.

Яна выйшла з дробналецца і разгублена спынілася, пачуўшы
нашу размову. Яе куртка была поўная вялікіх груш.

— Дык я чакаю, — ўсміхнулася Вера і пайшла, высока ўзняў-
шы галаву.

Ксанка паглядзела ёй услед і плюнула.

— Перад кім на лапках ходзіш... — паморшчылася яна.
І раптам кінула ў пясок грушы: — Эх, ты! Горш за бабу! А я
цябе чалавекам лічыла...

Ксанка накінула на сябе куртку і пайшла.
Я бачыў, як яна спынілася каля экскаватара,
коўш якога ляжаў на зямлі, нібы прылёт адпа-
чыць. Ксанка раптам скінула куртку, улезла
ў кабіну экскаватара. Машына моцна зараўла.
Ксанка павярнула рычаг, і коўш, здрыгануў-
шыся, падняўся, выскочіў сваёй зубастай
пашчай, апусціўся, капянуў зямлю і панёс
у бок, да самазвалы.

Я з зайздрасцю глядзеў, як яна кіравала
экскаватарам. Я вельмі зайздросціў ёй. Нагру-
зіўшы самазвал, Ксанка выскочыла на пясок
і пайшла да канторкі прараба, не аірнуўшыся
ні разу...

У канцы рабочага дня да мяне падышла
Вера:

— Вядзіце, Віктар, паказвайце, дзе вэши груши.

І вось я зноў ішоў у лес, але цяпер ужо з другой дзяўчы-
най...

Вера ішла павольна і ўесь час рассказала пра тое, як ёй
не даюць праходу хлопцы. Учора, напрыклад, адзін, даведаў-
шыся, што яна любіць салодкае, прывёз на матацыкле цэлую
скрынку зефіру! Яна смяялася, і відаць было, што такія дзі-
вацтвы ёй падабаюцца.

Знаёмая палянка сустэрэла нас моцным пахам віннага бра-
джэння, устрывожаным гулам цяжкіх, віслазадых вёс. Я ўзлез
на дрэва і моцна страсянуў ствол. Пасыпалася лісце. Стукаючы
на галінках, на зямлю ўпала некалькі пайзгніўших груш. Вера
наглуслася, паглядзела на іх, кранула наском туфля.

— І гэта ўсё? І вы запрасілі мяне есці вось гэтыя гнілья
грушы? — спытала яна, павярнуўшы да мяне гнеўны твар.
Губы яе сталі тонкімі, злоснымі.
Я злез з дрэва і вінава-
та падышоў да дзяў-
чыны:

— Не разумею, куды
яны падзеліся... Іх столь-
кі тут было!

Вера рэзка адварну-
лася і пайшла назад, не
гаворачы ні слова. Я да-
гнаў яе і моўкі пайшоў
ззаду, адчуваючы сябе
вінаватым.

— Ну, што вы там
цягнечесь? Паказвайце
дарогу. Хочаце, каб я
заблудзіліся ў гэтым
дурным лесе? Блазнюк!..

Я нічога не адказаў.
Я быў вельмі злосны на
яе.

На станцыі яна павяр-
нулася да мяне, прымі-
рэнча ўсміхнулася. Але
я не адказаў на ўсмеш-
ку і, калі падышла элек-
трычка, сеў у другі вагон.

Стаялі цёплыя, сонеч-
ныя дні. Лісце ярка па-
лала на сіняве яснага,
глыбокага неба.

Ксанку я бачыў цяпер
зрэдку, калі яна праход-
зіла з рыдлёўкай, вяд-
ром або са зварачным
апаратам, абматаваным
шлангам. У мой бок не
глядзела, — рабіла вы-
гляд, што не бачыць.
І толькі калі выпадкова
нашы погляды сустрака-
ліся, яна млява, неахвот-
на ківала галавой — ві-
талася.

Я вельмі шкадаваў, што
у нас атрымалася так
нядобра. Але як гэта па-
правіць, я не ведаў.

Вечарамі, вяртаючыся
дадому, я часта ішоў



з хлопцамі або Верай,— яна чамусьці настойліва шукала сустрэч са мной. Па дарозе рассказала пра кінафільмы. Але мне было вельмі сумна з ёю, хоць яна ўвесь час гаварыла весела і многа, не давала і слова ўставіць. Я стараўся не трапляцца ёй на вочы. Вера гэта здзіўляла і злавала.

Аднойчы я ішоў босы па дарозе, разбітай самазваламі, на работу са станцыі. Была раніца. Я нёс за шнуркі цяжкія на брыняльня ад расы чаравікі, закінуўши іх за спіну.

З-за ўзгорка бліснула халодным, шырокім лязом возера. Я спусціўся ўніз і сеў на ствол старой вярбы. Верхавіна яе была ў вадзе. Звесіўши ногі, разагнаў наліплае да вады далікатна-лімоннае лісце асін. У ценю вада была чорная, чистая і халодная. «Як гэта Ксанка магла купацца ў такай вадзе?» — міжволі падумаў я.

За асінамі мільганула чыясъці сукенка і мужчынскі пінжал. Ішлі двое.

— Дык намалюеце мяне? — пачуў я знаёмы голас.— Ну, прашу вас! Няўко я не варта таго?

Гэта была Вера. Яна ішла з Паўлікам, студэнтам мастацкага інстытута. Ён часта з'яўляўся ў нас на будоўлі і моляваў. Я аднойчы размаўляў з ім. Ён заканчваў інстытут у гэтым годзе і рабіў замалёўкі да сваёй дыпломнай работы. Падпахай ён нёс вялікі альбом.

— У мяне ж пэўны замысел, Вера. І ўставіць у карціну ваш твар, нават такі прыгожанкі,— значыць усё сапсаваць. Вось калі толькі спатрэбіцца ваш тыпаж — тады намалюю з вялікім задавальненнем. Чэснае слова.

— Вось як! Значыць, вырадкі, накшталт Ксанкі, вам больш падыходзяць?

Паўлік нават спыніўся:

— Які ж яна вырадак? Яна ж цудоўная дзяўчына! Не прыгажуня, але такая мілая...

— Паглядзелі б вы на яе рот, а фігура!

— Вера,— засміяўся Паўлік.— Ёсьць іншая прыгажосць...

— У Ксанкі прыгажосць! — Вера задыхнулася. Раптам яна ўбачыла мяне.— Ды ад яе хлопцы, як ад чумной, уцякаюць... Правільна, Віктар?

Я падняўся, прывітаўся і пайшоў з імі побач.

Вера надзымула губы і пацягнула да сябе альбом:

— Пакажыце, цікава ведаць, хто вам больш па душы.

Вера на хаду раскрыла альбом і пачала перагортваць. Я за зіраў праз яе плячо.

Гэта былі накіды алоўкам і акварэллю. Я пазнаў нашых: прараба Сцяпанана Васільевіча, старога бетоншчыка з яго харэйным цвёрдым падбародкам. Былі тут і незнаёмія мне. Убачыў я і Ксанку. Яна была намалювана на ўвесь ліст. Дзяўчына ўсміхалася, і ў гэтай усмешцы, у яе вачах свяцілася яе дабрата і адданасць, у яе худзенькім, тонкім твары было столькі чыстай, юнай свежасці, што ў мяне нават закруцілася галава, такай яна здалася прыгожай мне самому! У Веркі дзёрнулася рука і хутка перагарнула старонку.

— Слаўная дзяўчына, правільна? — сказаў Паўлік.

Я моўкі кінуў галавой. Так, Ксанка цудоўная, як гэта раней я не разумеў? Я здзіўлена, з захапленнем зірнуў на Паўліка і падумаў пра тое, што ён, напэўна, будзе добрым мастаком. Вось ён здолеў раней за мяне разгледзець, якай Ксанка...

Я нагнуўся, зашнуроўваючы чаравік.

— Так, славная была дзяўчына,— паўтарыў Паўлік і працягнуў руку, забіраючы ў Веры альбом.— Паглядзелі ўжо?

У яго словамі мне пачулася штосьці нядобрае.

— Чаму была? — я ўзняў галаву.— Хіба з ёй што-небудзь здарылася?...

— Паехала твая Ксанка,— адказала Вера.— На Сахалін. Там толькі такім і месца.

Я ніяк не мог завязаць шнурок. Паехала... Яшчэ ўчора яна праходзіла паўз мяне з вядром карбіду, глянула ў мой бок, нібы хацела штосьці сказаць... Эх, і размазня я!

У дзяцінстве я быў у эвакуацыі, жыў у Сібіры, і хоць амаль нічога не засталося ў памяці, усё ж уявіў, як Ксанка, так несправядліва пакрыўджаная мною, едзе праз усю Сібір, качаючыся начамі на верхнія паліцы вагона. А ўдзень, прыпаўшы да слязлівага акна, глядзіць на сырое, праўсласе неба, на асеннюю тайгу, што губляе дзень за днём яркае сваё лісце. Яна такая вогненна-яркая, гэта тайга, што нават калі ідзе бясконцы, нудны дождь, усё здаецца, што лісце асветлена сонцам... Ксанка ўбачыць Байкал, сопкі і потым, ужо ў канцы дарогі — шэры, непагодлівы ў гэтую пару года змрочна-свінцовы, цяжкі Ціхі акіян...

— Калі ж яна паспела? — спытаў я, не ўзнімаючы галавы.— Учора я бачыў яе.

— Ды зараз. Мы яе па дарозе сустрэлі, на паўстанку. Яна да дзядулі нейкага развітаца прыходзіла,— сказаў Паўлік.

Я падскочыў, нібы мяне штурнула тугой спружынай, і кінуўся да станцыі.

— Вар'ят! — пакрыўджана крыкнула мне ўслед Вера.— І ахвата! Ну і дурань! Усё роўна не паспееш!

Я не слухаў яе. Вецер свістаў у вушах, у валасах. Каменні ляцелі з-пад ног, ссыпаючыся па крутому адхону.

Задыханы, я выскочыў на платформу. Тут сабраўся народ, чакаючы электрычкі на горад. Ля бака з вадой сядзелі дзве дзяўчыны. Але Ксанкі нідзе не было. Некалькі хлопцаў курылі каля касы, пазіралі ў бок поезда. Малочніца з двумя бітонамі сядзела ля газетнай вітрыны. Было шмат рабочых. Але Ксанкі ўжо не было...

Я яшчэ раз прыйшоўся па платформе і павярнуў да лесвіцы.

— Віця, — пачуў я нягучы голас і імгненна павярнуўся.

За білетнай касай, абапіраючыся закладзенымі за спіну рукамі на драўляную агароджу, стаяла дзяўчына ў шэрзі сукенцы. У яе была тонкая талія. Вялікія, широка раскрытыя вочы знаёма і ветліва глядзелі на мяне.

— Ксанка... — павольна, яшчэ не ве-
рачы, што гэта яна, сказаў я і кінуўся да яе.

— Чаму ты вярнуўся? — спыталася яна.— Я бачыла, як ты ішоў на будоўлю. Я прывіталася, а ты не адка-
заў.

— Калі? Не бачыў, напэўна, не пазнаў цябя... Ты так змянілася!

— Ты прывык бачыць мяне ў кам-
бінезоне і не пазнаў.

— Так, напэўна!

Я спытаў:

— Значыць, усё-такі едзеш?

— Еду, Віця.

— Зараз?

— Так, хвілін праз сорак — з Паў-
нёвага вакзала.

— На Сахалін, значыць...

Ксанка схіліла галаву.

— Да сястры...

— Так... — гаснучым голасам вы-
мавіў я, не ведаючы, пра што яшчэ спытаць.

Калі я бег сюды, на станцыю, ва-
мне білася толькі адна думка, адно
жаданне: застаць Ксанку, убачыць
і сказаць штосьці вельмі важнае ёй. А зараз, калі стаю побач
і мы адводзім адзін ад аднаго вочы, няма патрэбных слоў,
гаварыць няма пра што...

Пачуўся няясны, як далёк пары ветру ў лесе, шум поезда.
Данёсся цягучы, трывожны гудок. Пасажыры ўсталі і, расцяг-
ваючыся ланцугом, падышлі да краю платформы. Ксанка
ўзняла галаву і зірнула на мяне:

— Слухай, Віця, — хутка сказала яна.— У лесе ёсьць яшчэ
адна груша. Сапрэдная крымская. Дзед Савелій, калі ў гра-
мадзянскую вайну без рукі з Перакопа вярнуўся, галінку
крымской груши прывёз. І прышчапіў тут да дзічкі, у лесе.
Зараз яна пачынае ўжо спець. Звадзі туды Верку. Мне не
шкода, няхай не думае... Калі разбітага танка павярні ўлева,
яна адразу на паляне.

— Нікуды я яе не павяду. Верка не такая, як ты. І зусім
яна не прыгожая... Прыгажосць, гэта калі чалавек... Калі душа...

— Ну, гэта твая справа.

З грукатам праляцелі першыя вагоны, свісток аглушальна
ўстрасянуў паветра. Стала шумна і неяк бесталкова ў галаве.

І я раптам успомніў, што галоўнага не сказаў Ксанцы і не
паспело сказаць.

Я паспешліва падаў Ксанцы чамадан на прыступку.

— Бывай, — сказала Ксанка.— Калі-небудзь, можа, і ўба-
чымся, усё магчыма... Зараз многія ў Сібір едуць, на новабу-
доўлі... Віця, абавязковая схадзі да дзеда Савелія! Не забывай
яго, наведвайся. Ён, між іншым, пытается аднойчы пра цяб...


Я заківаў галавой.

Пад вагонамі зашыпела, поезд крануўся з месца, набіраючы
скорасць.

— Ксанка! — раптам закрычаў я.— Кса-ан-ка-а!..

Яна махнула рукой і ўсміхнулася мне здалёку, крху збян-
тэжана, нібы просячы прабачэння, і я ўбачыў яе такой, якой
яна была на малюнку ў Паўліка. Ляцелі вагоны, і рэха звонка
і радасна грукатала ў лесе.

— Ксан-ка-а! — чулася мне ў гэтым грукаце.— Кса-а-ан-ка-а-а!



ЗІРНУУШЫ ў акно, Дар'я Іванаўна ўбачыла: Саша стаяў на дверы за штабелем дроў і чырвоным ад марозу кулаком размазваў па твары слёзы. Потым ён увайшоў у пакой, узяў з этажэркі кнігу і, прыладзіўшыся ў кутку, зрабіў выгляд, што чытае. Пачуўшы перарывістое дыханне сына, Дар'я Іванаўна спытала:

— Што з табой? Цябе хто-небудзь пакрыўдзіў?

— Не, — рэзка адказаў Саша. — гэта я Кольку ўдарыў...

— Што ж ён табе дрэннага зрабіў? — спытала маці і, пачуўшы адказ сына, прыкусіла губу.

— Ён абазваў мяне... бязбацьківічам, — адказаў сын і закрыў кніту. — Няхай яшчэ наспрабуе, я яму тады...

Дагаварыць ён не паспей. З шумам, ружовая ад марозу, у пакой убегла Аксана. У белым футэрку са штучнага каракулю, у футравай шаначкы, з папкой для нот...

— Як твае поспехі ў фатаграфіі? — спытала Дар'я Іванаўна, вырашыўши адкласці сур'ённую размову з сынам для больш падыходзячага выпадку:

— Вось... — сказаў Саша абыякавым тонам і паклаў на стол стосік глянцевітых картак.

Першыя Сашавы фатаграфіі былі не вельмі ўдалымі, хоць апарат у яго самы сучасны — «Крышталь», з листранай камерай... Але нават калі яму купіць і кінакамеру, то і тады ён не забудзе, што расце без бацькі...

І ўжо ў каторы раз за гэтая сем год жыцця без мужа Дар'я Іванаўна задае сабе пытанне: ці правільна яна зрабіла, парваўшы з чалавекам, які не змог быць добрым бацькам для дзяцей?

* * *

...На факультэце лясной гаспадаркі Беларускага лесатэхнічнага інстытута было шмат добрых, разумных, прыгожых хлапцоў. Амаль усе яны прыходзілі на лекцыі ў палінілых гімнасцёрках, у цяжкіх кірзовых ботах, што зведалі пыл франтавых дарог. Бялявага асілка з блакітнымі вачымі, які пасля кароткага знаёмства запрасіў Дар'ю ў оперны тэатр на «Пікавую даму», звалі Андрэем. Усю вайну ён ваяваў на Пойначы. Ордэнская планка, як раскрытая кніга бітваў, зсяла ў яго на грудзях...

Ваенны воніт Дар'я быў іншага роду. Вёску Хаткі ў Гомельскай вобласці, дзе яна нарадзілася і дзе бацька яе быў старшынёй аднаго з першых у рэспубліцы калгасаў, спалілі гітлераўцы. Бацька, як толькі началася вайна, пайшоў на фронт, а Дар'я з маці апынулася ў фашысцкім канцлагеры. Ім удалося ўцяць...

Пра людзей Дар'я прывыкла гаварыць праста: добра ваяваў з фашыстамі, значыць, і чалавек добры. Андрэй жа быў сладкім салдатам. У ім адчувалася мужчына, кропуха грубаватая, але прыцягальна сіла, здольнасць абараніць слабога, уступіца за пакрыўджанага. І Дар'я ўсёй сваёй кволай жаночай істотай пацягнулася да моцнага, загартаванага ў агні вайны мужчыны. Ён сказаў ёй:

— Я доўга шукаў такую, як ты.

...У іх было шмат агульнага. Абодва любілі і тонка разумелі музыку, гатовы былі стыпендыйяй ахвяраваць, каб трапіць на канцэрт, у оперу. Патомны лесавод. Андрэй быў блізкі да прыроды, яна таксама вырасла сярод лясоў... Якое сапраўды шчасце, што яны знайшлі адзін аднаго ў бязмежным ажіене жыцця!

На трэцім курсе яны ўжо былі жанатыя. Аднакурснікі ўступілі ім куток у інтэрнаце. За тонкай фанернай перагородкай шумеў прымус, звінелі струны гітары, чуўся вяслы смех маладажонаў. Цяжкасцей яны стараліся не заўважаць і папросту ігнаравалі іх. Спалі на вузкім жалезным ложку, елі ўсталоўцы сіні крупнік, у оперы сядзелі, вядома, на галёрцы. І прыказка «з'мільм рай і ў будане» мела да іх самыя прямые адносіны...

У адзін дзень яны скончылі інстытут, і абодва атрымалі накіраванне ў Гродзенскі лягас. Ён прызначаўся галоўным ляснічым, яна — інжынерам па лясных культурах.

Дар'я захапілася работай і не адразу заўважыла перамену ў паводзінах мужа.

Часта чалавек раскрываецца нават для вельмі блізкіх людзей не адразу. А ў Андрэя да таго ж была ўласцівая эгаістичным натурам рыса: ён дэмантраваў лепшыя, парадныя бакі свайго характару. А ўсё, што магло перашкодзіць яму дасягнучы мэты, старанна маскіраваў... Аднойчы ён апоўначы прыйшоў дадому п'яны і паваліўся на ложак, нават не скінуўшы ботаў. «Што ж, — падумала Дар'я, — з мужчынамі такое часам здараецца... Праспіца і назаўтра будзе тым Андрэем, якога я кахаю, да якога прывыкла...» Так суцяшаючы сябе, яна прыслухаўвалася да штуршкоў пад сэрцам: новае жыццё патрабавальна заяўляла пра ся-

Казімір КАМЕЙША

Ліпі цвітуць

Як маладзіцы,

гуртам ліпі

У жоўтым вэлюме стаяць.

А пчолы весела звіняць,

Да квецені мядовай ліпніць,

І кружыць,

кружыць над сялом

Пляёсткаў лёгкая пароша.

Іду

і за сабой у дом

Завею цэлую прыношу.

Салодкі ліпавы прастор.

Пратахлі мёдам агароды.

І нават бор,

старэны бор

Пратах не смоламі,

а мёдам.

А сонца мераю лагоднай

Спяшае ў квецені

промні ўліць.

Каб потым пчолы разам

з мёдам

І сонца неслі у вуллі.

бе... Чамусьці Дар'я вырашыла, што гэта будзе сын. Так яно і здарылася. Сына назвалі Сашам. Цяпер яму ўсё доўгае жыццё суджана быць Аляксандрам Андрэевічам. Ён, вядома, будзе ганарыцца сваім бацькам, засвоіць лепшыя рысы яго характару...

Бацька... Як многа ён значыў у жыцці Дар'я! Гэта ён прывіў ёй любоў да роднай беларускай прыроды, да лясоў, траў, кветак... Даццы ён гаварыў:

— Лес любіць працаўтых і вучоных людзей. Высечы яго, звесці на нішто — гэта кожны дурань зможа. А вось насадзіць, вырасціць, ахаваць ад ворагаў — з гэтым можа справіцца толькі чалавек, убрэоны навукай.

Яго слова, як і многае іншае з таго, што ўнушаў ёй бацька, Дар'я запомніла на ўсё жыццё. Бацькі даўно ўжо няма ў жывых, ён загінуў смерцю храбрых у боях за родную Беларусь, але светлы вобраз яго заўсёды з ёю.

Вось такім жа бацькам павінен быць і Андрэй для Сашы.

Павінен... Але нешта дзіўнае пачало адбывацца з Андрэем. Усё часцей ён зазіраў у кілішак, усё менш чытаў, працаўваў абы-як. Нават музыку, якую раней так моцна любіў, зусім выключыў са свайго жыцця.

— Вось добрая кніга, — бывала, скажа Дар'я мужу.

Андрэй пакруціць кнігу ў руках, пагарттае яе з абыякавым выглядам і адкладзе ўбок.

...А потым папаўзла чутка — быццам у свежым лясным паветры запахла чымсьці нядобрым: галоўны ляснічы, маўляў, здраджвае сваёй жонцы...

Начальнік упраўлення, атрымаўшы «сігнал», пачаў чакаць, што Дар'я Іванаўна прыйдзе да яго і паскардзіцца. Іменна так рабілі некаторыя жонкі ў падобных выпадках. Але Дар'я Іванаўна не пайшла скардзіцца. Тады начальнік сам выклікаў да сябе Андрэя і ўсыпаў яму як належыць за «маральнае разлажэнне», загадаў «наладзіць сямейныя адносіны». Прагучала гэта так, быццам Андрэю трэба было наладзіць работу на адстающим участку...

Атрымаўшы такую «дырэктыву», Андрэй прыйшоў да дому змрочны, як чорная хмара.

— Ты яшчэ скардзіцца на мяне ходзіш?! — крычаў ён на жонку, дыхаючы перагарам гарэлкі.

— Не скардзілася я на цябе. І ніколі не пайду скардзіцца, — спакойна і цвёрда адказала Дар'я Іванаўна. — Ты сам павінен змяніцца. Інакш нашы дарогі разыдуцца.

Яны дамовіліся пераехаць у іншае месца. Думалася, там пачнучы новае жыццё і зноў, як калісьці ў інстытуце, будуць шчаслівымі.

У горадзе, куды яны пераехалі, у Дар'я нарадзілася дачка. Андрэй аднёсся да гэтай падзеі з абураочай абыякавасцю. Ён пачаў радзей бываць дома, многа ездзіў па лясніцтву. Сем аб'ездаў — куды ні прыедзе, леснікі частауюць гарэлкай.

А потым у лясніцтве з'явілася расфарбаваная, як манекен, бухгалтар з прэтэнцыёным імем — Элеанора. Яна курыла, з надрывам спявала цыганскія рамансы пад гітару і старалася «быць цікавай».

ЦІ ПРАВІЛЬНА

Да гэтай вось Элеаноры і пачаў заходзіць Андрэй.

— Пасаромеўся б людзей,—сказала яму аднойчы маці Дар'я, Таццяна Піліпаўна.— на вачах у жонкі дазвалеши сабе такое!

І тады здарылася жахлівае: Андрэй ударыў старую.

Дар'я Іванаўна сабрала рэчы і разам з маці і дзецьмі паехала ў іншы горад.

* * *

Яе новыя таварыши па работе аказаліся чулымі, далікатнымі людзьмі. Ніхто не даймаў пытаннямі, не лез, як кажуць, у душу. Яе новы дырэктар (Дар'я Іванаўна стала яго намеснікам) паклапаціўся, каб Аксану прынялі ў яслі, а Сашу — у дзіцячы сад. Гарсавет выдаў ордэр на кватэрку. І жыццё пакрысе наладжвалася.

Але на души ў Дар'я Іванаўны было неспакойна. Ці здолеет яна адна, без мужа выхаваць дзяцей? І, апрача таго, вырваш з сэрца чалавека, якога кахала, з якім у яе двое дзяцей, не так вось проста. Яна глядзіць на Сашу, на Аксану і бачыць у іх рысы бацькі. Яны паўтараюць яго харктэрныя рухі, у іх галасах гучыць яго інтанацыя.

Але калі гутарка ідзе пра дзяцей, пра іх будучыню, то спадзявацца на адзін толькі заклік сэрца нельга. Тут больш на розум даводзіцца разлічваць. Бацька п'е, брыдка лаецца, робіць ганебныя ўчынкі. Ён разленаваўся, перастаў духоўна расці, нічога не чытае, страціў цікавасць да работы. У апошні час, перад ад'ездам, Дар'я Іванаўна нават справаздачы за яго складала. Ці можа такі бацька быць добрым прыкладам для дзяцей? Не, зразумела. То ці не лепш адараць іх ад бацькі, ахаваць ад дрэннага ўплыву?

Рашэнне было прынята: яна сама будзе выхаваць дзяцей. А потым у іх выхаванні прымуць узел піянерская і камсамольская арганізацыя, школа, грамадскасць. Ёй і самой трэба расці, рухацца наперад. Няхай дзеци глядзяць на яе, ганарацца ёю, бяруць з нея прыклад.

Дар'ю Іванаўну прынялі ў партыю. А праз некаторы час працоўныя горада выбралі яе сваім дэпутатам.

Я пазнаёміўся з Дар'яй Іванаўнай у сакавіку, неўзабаве пасля выбараў, калі яна ў другі раз была выбрана дэпутатам гарадскога Савета.

Пасля таго, як я наслухаўся расказаў пра Дар'ю Іванаўну ад людзей, яе выбаршчыкаў, я падумаў пра тое, што бываюць людзі з гучнымі біяграфіямі: пра іх пішуць газеты, пра іх расказвае радыё. Жыццё Дар'я Іванаўны ціхае, непрыкметнае, на першы погляд. Аднак яно заслугоўвае таго, каб пра яго расказаць.

Вось я і вырашыў напісаць гэты нарыс.

Мне нязручна было закранаць інтимную тэмую, але ўсётакі я спытаў:

— Скажыце, Дар'я Іванаўна, калі б Андрэй вырашыў зноў стаць вашым мужам, бацькам ваших дзяцей, як бы вы да гэтага аднесліся?

— Калі б ён выявіў сур'ёзнае жаданне стаць сапраўдным бацькам, то... мы абмеркавалі б гэта на сямейным савеце. Ва ўсякім выпадку, непапраўных людзей німа. У Андрэя ж ёсць шмат добрых якасцей, яму б толькі ад эгаізму пазбавіцца...

— Вы сказаў: на сямейным савеце. Значыць, і дзеци?..

— Я разумею, што вы хочаце сказаць. Так, ад дзяцей я нічога не ўтойваю. Дзеци мае ўжо ў такім узросці, што самі многае разумеюць. Лепш расказаць ім усё адкрыта, чым маўчаннем і недамоўкамі ўзбудзіць няясную падазронасць.

Потым мы многа яшчэ гаварылі пра рэчы, якія не маюць прымых адносін да тэмы гэтага артыкула. Дар'я Іванаўна расказала мне аб справах лясной гаспадаркі, хваліла кнігу Ляонава «Рускі лес», сказала, што паступіла ў аспірантуру і, вядома, клопатаў у яе прыбываўся.

Пакінуўшы ўтульны, гасцінны дом Дар'я Іванаўны, я сеў у аўтобус і ўсю дарогу да Мінска думаў пра моцную і гордую жанчыну, якая адна нясе па жыццю двайную ношу -- сваю і мужа.

Ці правільна зрабіла Дар'я Іванаўна, пазбавіўшы сваіх дзяцей дрэннага бацькі? Я думаю, што інакш яна зрабіць не магла.

А якая думка ў чытачоў?

Уладзімір ВАРНО

ЯНА ЗРАБІЛА?

САЛАВЕЙ ЗЯМЛІ РУСКАЙ

Да 90-годдзя з дня нараджэння

Адна са светлых старонак майго жыцця ў мастацтве — гэта знаёмства, сустрэчы і нават рабства з Антанінай Васільеўнай Няжданавай.

Непаўторна праста і незвычайна захапляюча спявала Антаніна Васільеўна, нейкім неперадаваемым выпраменіванием чароўнасці падпарадкоўваючы себе цалкам сэрцы слухачоў. Такой жа Антаніна Васільеўна была і ў жыцці. Я сустракалася з ёю і ў тэатрах у час спектакляў, і ў канцэртных залах.

Мне не забыць, з якой ласкай, па-мацярынску абняўшы мяне, Антаніна Васільеўна падбадзёрвала, усяляючы ўпэўненасць, у час майго першага адкрылага канцэрта з сімфанічным аркестрам, якім дырыжыраваў тады Л. П. Штэйнберг у Маскве ў вялікай зале кансерваторыі. І як добра, як лёгка спявалася, калі я адчувала, што ў зале сядзіць Антаніна Васільеўна. Яна са сваёй цудоўнай усмешкай на вуснах сардечна перажывала і як бы дапамагала мне добра выступіць, спадабацца патрабавальному маскоўскуму слухачу.

Я не памятаю Антаніну Васільеўну сядзітай, злоснай, не ў настроі... і мяне здзіўляла заўсёдная раўнавага ў яе адносінах да людзей, яе гатоўнасць выслушаць вас, дапамагчы парадай, сагрэць. Не памятаю яе нездаволенай, асуджаючай каго-небудзь. Ніколі не чула я скаргаў на непрыемнасці, не здароўе. Яе чароўная усмешка міжволі ўсталёвала ў тых людзях, што акружалі яе, душэўны спакой, добры настрой, бадзёрасць...

Я слухала яе ў канцэртах у гады грамадзянскай вайны. Яна выступала ў нас у Мінску ў клубе імя Карла Маркса разам з Мікалаем Сямёновічам Галаванавым. Зала ў той час не апальвалася, а гэта было зімой. Антаніна Васільеўна, ведаючы, што на сцене холад, выйшла, як належыць, у звычайнай канцэртнай сукенцы. Калі Антаніна Васільеўна спявала — было відаць, як пара ішла з рота. Толькі настойлівасць сяброў і публікі прымусіла Антаніну Васільеўну абуць фетравыя боты і працягваць канцэрт у накінутым на плечы футры. Яна паехала з Масквы ў Мінск, ведаючы, што яе чакае народ, і яна спявала для народа, нягледзячы ні на ўмовы, ні на абсточоўку.

Разам з Мікалаем Сямёновічам Антаніна Васільеўна была нашым кансультантам у час падрыхтоўкі першай дэкады беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве. У гэтыя дні я сустракалася з ёю на ўроках па

партыі Марысі ў оперы Я. К. Цікоцкага «Міхась Падгорны». Антаніна Васільеўна не толькі гутарыла аб фарбах той ці іншай фразы, аб нюансах, змесце таго або іншага ўрыўка, але яна сваім непаўторным гласам «прапяўвала» асобныя фразы Марысі, якія назаўсёды засталіся гучаць у маёй памяці. Як жа гэта было добра, казачна і як не хацелася пасля



яе спявання пець самой, а толькі слухаць, слухаць бясконца!

Памятаю — звярнуліся мы да Антаніны Васільеўны з просьбай пагаварыць з намі аб законах вакала, вакальнай школе, абыт, як трэба дабівацца ў спектаклі такога ўздзеяння на слухача, якое робіць на ўсіх майстэрства яе выканання, — адным словам, прасілі расказаць — як яна спявае!

Антаніна Васільеўна неяк вельмі па-маладому засаромела, збягнёжылася і, як быццам, разгубілася... А потым, падумаўшы, сказала: «Як я спяваю? Ну, адкрываю рот і... спяваю».

Аказваеца — так праста! Адкрыць рот, спяваць і больш нічога! Але ж у гэтай «прастасці» велізарны сэнс усёй творчасці і майстэрства Антаніны Васільеўны!

Яна ў майм уяўленні вечна жывая. Антаніна Васільеўна засталася назаўсёды ў маёй памяці жыццярадаснай, вясёлай, уважлівой, па-свяяцку клапатлівой, усмешлівой...

Якая страта для ўсяго нашага мастацтва, для ўсяго маладога пакалення, хто не чуў жывога голасу Антаніны Васільеўны Няжданавай, народнай артысткі СССР, салісткі Дзяржайнага ордэна Леніна тэатра оперы і балета ў Маскве.

Вялікі чалавек! Вялікая спявачка! Салавей зямлі рускай.

Народная артыстка СССР
Л. П. АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ

МАЯКОУСКІ ПРА СЯБЕ

Да 70-годдзя з дня нараджэння

«Нарадзіўся 7 ліпеня 1894 года (ці 93—меркаванні мамы і паслужнога спісу бацькі разыходзяцца. Ва ўсякім разе не раней). Радзіма — сяло Багдадзі, Кутаісія губерня, Грузія».

Так пісаў пра сябе Уладзімір Маякоўскі ў аўтабіографічнай кнізе «Я сам».

У сяле Багдадзі не было настаўнікаў, і мачі, Аляксандра Аляксееўна Маякоўская, перасялілася з сынам у Кутаісі, мэліёнічы горад, з белымі па схілах гары домікамі, абвітымі ружамі і гліцыніямі. Тут, у Кутаісі, Маякоўскі і паступіў у гімназію. «Іду першым. Уесь у пяцёрах. Чытаю Жуля Верна. Наогул фантастычнае. Нейкі барадач пачаў заўважаць ва мне здольнасці мастака. Вучыць без грошей!». Так успамінаў свае гімназічныя гады Уладзімір Маякоўскі ў той жа кнізе «Я сам».

У 1906 годзе памёр Уладзімір Канстанцінавіч Маякоўскі — бацька паэта. З яго смерцю ў сям'і пасялілася нястача. Трэба было нешта рабіць раушучае. І ўся сям'я сабралася і выехала ў Москву, дзе ў той час вучылася сястра Маякоўскага — Людміла Уладзіміраўна. Уладкавацца было нялёгка.

Валодзю прынялі ў чацвёрты клас класічнай гімназіі. У кватэрзы па Цвярской-Ямской вуліцы, дзе жылі Маякоўскія,

у двух пакоях жылі студэнты, да якіх хадзілі таварышы рэвалюцыянеры. Валодзя вельмі хутка з імі пазнаёміўся і праvodzіў сярод іх уесь свой вольны час.

«1908 год. Паступіў у партыю РСДРП (бальшавікоў). Пропагандыст. Пайшоў да булачнікаў, потым да шаўцоў і, нарэшце, да друкароў. На агульнагарадской канферэнцыі выбралі ў МК... Зваўся «таварышам Канстанцінам»...

А затым пачаліся паліцэйскія сачэнне, арышты адзін, другі, трэці...

«Удалося наладзіць уцёкі жанчын-каторжан з Навінскай турмы. Мяне забралі. Сядзець не хацеў. Скандаліў. Пераводзілі з часці ў часць. Басманная, Мяшчанская, Мясніцкая і г. д. — і нарэшце — Бутыркі. Адзіночка № 103».

І ў той жа час пачынаўся першыя пастычныя спробы. У маі 1913 года ў колькасці 300 экземпляраў выйшаў першы зборнік вершаў У. Маякоўскага «Я»...

Маякоўскі ўступіў у рускую літаратуру на рубяжы дзвюх гістарычных эпох. З першага дня Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі ён без хістанняў стаяў у адной шарэнзе з рэвалюцыйна настроенымі народам. «Мая рэвалюцыя» — так пісаў ён пра Каstryчнікі.

...Жыццё паэта было нядоўгім. Яно працягвалася няпоўных трыццаць сем год. І калі не лічыць дзяцінства і ранняга юнацтва, то на час актыўнай творчай і грамадской дзеянісці паэта прыпадае ўсяго толькі дваццаць два гады. І ўсё ж, нягледзячы на такі кароткі жыццёвы шлях, паэт паспей зрабіць так многа, што імя яго не толькі не забываецца, а, наадварот, з кожным годам гучыць ўсё больш вядомым усюму свету.

«Уладзімір Маякоўскі — маяк, што ас-



вятляе дарогу, па якой крохыць жыццё. Маякоўскі памагае нам пераацаніць нашы ўласныя багацці... наш рук. З дапамогай Маякоўскага мы бачым, як адчыненіеца перад намі агульны шлях усіх паэтаў свету, мы даведваемся і далучаемся да новага савецкага чалавека і да падобнага на яго чалавека залтрашнягага дня, які пераможа ва ўсім свеце».

Этые слова належаць французскому паэту-камуністу Луі Арагону.

Паэзія Маякоўскага была цалкам скіравана ў будучыню. І, разумеючы гэта, Маякоўскі з поўным правам адрасаваў яе будучым пакаленням — сваім патомкам: «Я к вам приду в коммунистическое далеко»...

ПАРАДЫ ПЕДАГОГА

ЧАМУ ДЗЕЦІ НЕ СЛУХАЮЦЬ?

— **Б**УДЗЕШ слухаць мяне ці не?! — у дзесяты раз пытаете мачі ў трывогацігадовага Пеці, які зноў не выканаў яе загаду.

На жаль, падобнага роду выпадкі нярэдкія ў сем'ях. Некаторыя дзеці праства ўхілююцца ад выканання патрабаванняў бацькоў. Другія, упартыя, робяць па-свойму, не лічачыся з разумнымі парадамі старэйших. Бываюць і дзеци-негатывісты, якія стараюцца рабіць не так, як ад іх патрабуюць, а наадварот.

Такое непаслушэнства сустрэкаецца ў дзяцей усіх узростаў. Вядома, у кожным выпадку яно праяўляецца па-разнаму і можа мець свае асаблівія прычыны. Але ёсьць і важная агульная прычына, якая параджае непаслушэнства дзяцей. У ёй і заключан адказ на многія пытанні, якія задаюць бацькі. Прычына гэта ў тым, што дарослыя часта ўпускаюць з-пад увагі асаблівасці дзіця-

чага развіцця і не ўлічваюць іх у ходзе выхавання.

Дзіця ўвесел час расце і змяніеца. Яно накоплівае новыя веды і навыкі, пачынае больш разумець, глывей адчуваць і перажываць. Гэта, натуральна, патрабуе перамен і ў самым падыходзе да дзяцей. У адваротным выпадку вы сутилкнечыся з фактамі непаслушэнства.

Галоўнае, чаго патрабуе расцуче дзіця, — няспыннае пашырэнне поля для самастойнай дзеянісці. На жаль, многія бацькі не лічацца з гэтай важнейшай і ўвесел час расцучай дзіцячай патрэбай.

Возьмем, напрыклад, кармленне дзіцяці. Пакуль яно малое, дарослыя, натуральна, кормяць яго з лыжачкі. Але вось малое пачынае сама хапаць лыжку і цягнуць яе ў рот. Вядома, сама яно есці пакуль не можа: не даносіць лыжку да рота, разлівае яе змесціва, круціцца. Таму баць-

кі нярэдка, пагарджаючы новай патрэбай дзіцяці, працягваюць карміць яго. Часам назіраеш такую карціну: дарослы адной рукой прытрымлівае ручкі дзіцяці, якія ўпарты цягнуцца да лыжкі, а другой корміць яго. Але нават калі дзіця скараецца, гэта нічога добра не дае. Яно прывыкае да того, каб яго кармілі іншыя. І прывычка настолькі ўкараняеца, што потым яно ўжо само адмалуеца самастойна есці. Дарослым даводзіцца карміць яго нават у тым узросце, калі іншыя дзеці ўжо без дапамогі дарослых добра спраўляюцца з ядом.

Між тым, ёсць добры прыём: дайце дзіцяці лыжку, каб яно прарабавала есці сама, а ў гэты час карміце яго другой лыжкай.

Тую ж памылку часам дапускаюць бацькі з апрананнем, умываннем і іншымі працэдурамі. Дзіця прагне самастойна выконваць іх, хоць яшчэ не ўмее. Калі яго пазбаўляць гэтага, яно пачынае пратэставаць, і гэта выявляеца ў капрызах, непаслушэнстве. І чым далей, тым мацней яны ўплываюць на ўсе яго паводзіны.

Мноства забарон наогул

шкодна. Адно — нельга, другое — нельга, трэцяе — нельга. Але дзіцячая энергія шукае сабе выйсця. Да таго ж дзіця нярэдка бачыць вакол сябе дзяцей, якім дазваляюць многае з таго, што яму забаронена. У выніку яно зусім не жадае слухаць і, як толькі за ім перестаюць сачыць, пачынае паводзіць сябе так, як яму хочацца. Яно лёгка можа зрабіць дрэнны ўчынак, падвергнучы сябе небяспечы.

Каб гэтага не здарылася, памягайце празмерных абмежаванняў у дзіцячым жыцці. Замест гэтага вучыце дзяцей правільна абыходзіцца з рэчамі і абдумана выконваць тое, што патрабуе асцярожнасці. Забараняючы дзецям што-небудзь, адначасова падказвайце іншую справу для прыкладання іх сіл.

Возьмем цяпер школьнага ўзроста. Вучань мае права на большую самастойнасць, чым дашкольнік. Ён павінен сам адказваць за свае школьнія справы, сачыць за сваім касцюмам і абуткам, хадзіць у школу, рыхтаваць урокі. Яшчэ больш самастойным хоча быць падлетак. Ён імкнецца сам распарараджацца сваім часам, самастойна вырашыць, якіх

сабе выбіраць таварышаў, якім відам спорту займаца, якую набыць прафесію.

Вядома, у яго для гэтага яшчэ недастаткова волыту. Але адсюль не вынікае (як думаюць некаторыя бацькі), што трэба дыктаваць падлетку, як паводзіць сябе ў кожным выпадку, чым займаца, як размяркоўваць час, з кім сябраўца і г. д. Інакш кажучы, нельга падыходзіць да яго паранейшаму, як да маленька. У адказ падлетак пачынае грубіць, праяўляе недысцыпліна-ванасць, упартасць, негатывізм.

Няправільна думаць, быццам падлетак наогул адмаяўляецца выконваць патрабаванні дарослых. Але тут важна сама форма патрабавання. Прамы загад можа выклікаць упартасць у яго, таму што гэта ўшчэмлівае яго пачуццё самастойнасці. Але падлетак ахвотна выканавае тое ж патрабаванне, калі яно будзе выказаны ў выглядзе дзелавой парады, просьбы.

Бацька 14-гадовага Грыши, заўважыўшы, што сын сабраўся ў кіно, не падрыхтаваўшы ўсіх урокаў, запытаў у яго:

— Як па-твойму, калі ты пойдеш у кіно, хопіць у цябе часу, каб дарабіць урокі?

— Хопіцы! — упэўнена адказаў Грыша.

Бацька паківаў галавой.

— Я б усё ж палічыў: калі скончыцца сеанс, колькі часу трэба на урокі, калі трэба легчы спаць.

Грыша, крыху падумаўшы, разгублена спытаў:

— А як жа Гена — ён жа мяне чакае?

— Папярэдзь яго, што ты заняты і пойдеш у кіно, калі аслабанішся, — адказаў бацька. І, памаўчайшы, дадаў:

А між іншым, рабі як ведаеш. Не маленькі.

Грыша пайшоў і праз некалькі мінут вярнуўся дадому.

Бацька, такім чынам, дабіўся свайго, захаваўшы ў той жа час у сына пачуццё самастойнасці. Але мог узікнуць прымы канфлікт, калі б бацька проста забараніў сыну ісці ў кіно і загадаў сесці за ўрокі. Нават калі б хлопчык паслуҳаў, у яго засталося б пачуццё непрыязні да бацькі, якое пазней магло парадзіць упартасць. Так, адна маці зусім не прывучала дачку да хатніх працы. Падрыхтаваўшы ўрокі, дзяўчынка чытала, гуляла, — словам, рабіла ўсё, што ёй хочацца. Але калі дачэ стала 12 год, маці вырашила, што цяпер яна ўжо вялікая і можа дапамагаць па гаспадарцы. Дзяўчынка, аднак, не хацела выконваць гэтых новыя для яе справы, якія здаваліся ёй сумнымі і нецікавымі.

Маці, прыходзячы з работы дадому і выяўляючы, што яе даручэнні застаюцца нявыканымі, злавалася на дачку, скардзілася бацьку. Дзяўчынку часта каралі. Але ўсё гэта толькі абвастраля адносіны.

Што ж, аднак, рабіць, калі з ранняга ўзросту дзіця не прывучылі дапамагаць дома? Не разлічвайце, што калі вы, зразумеўшы сваю памылку, спахапіліся і началі прывучаць яго да працы, то і само яно зразумее важнасць гэтага і адразу пойдзе насустреч старэйшым. Так не бывае. Трэба спачатку выклікаць цікавасць да новага абвязку: пагаварыць з дзіцем, пераканаць яго ў неабходнасці памагаць старэйшым, паказаць, што яны ў гэтым маюць патрэбу. Адразу, вядома, не трэба нагружаць яго вялікай колькасцю спраў.

Непаслушэнства можа ўзнікаць, калі наогул рэзка мяньяцца харектар выхавання. Скажам, спачатку дзіця празмерна апякалі, а затым раптам вырашилі прадаставіць яму поўную самастойнасць. «Хопіць, ты дарослы, няма чаго ўесь час за мной хадзіць. Займіся сам чым-небудзь», — гаворыць маці дзевяцігадовому Шурыку. Але Шурык не адстae ад маці, просіць пачытаць яму, пагуляць з ім, зрабіць яму тое або іншае. Так заўсёды было да гэтага часу, ён прывык да гэтага і не разумее, што змянілася, не хоча перамен.

Вядома, адсюль не вынікае, што ўсё трэба пакідаць, як было. Але прывучайце такое дзіця да самастойнасці паступова, выклікаючы ў яго адпаведную цікаўнасць, навучаючы яго навыкам самастойных заняткаў, гульні, чытання.

Прадухіляючы гэту памылку, бацькі змогуць прадухіліць і многія выпадкі дзіцячай непаслушнасці.

Л. С. СЛАВІНА,
кандыдат педагогічных навук.

[З часопіса
«Сем'я и школа»].

ВЕСТКІ З ЖАНСАВЕТАУ

ІМ ДА ЎСЯГО СПРАВА

У жаночы савет дайшла скарга: заводская столовая стала горш працаўца, ежу нясмачна гатуюць.

Жаночы савет сабралі сумесна з заводскім камітэтам. Абмеркавалі пытанне аб работе столовай, распрацавалі графік дзяжурстваў там. Усё гэта дапамагло навесці парадак у столовай.

На пасяджэннях жаночага савета Гомельскага суднабудаўнічага-суднарамонтнага завода абміркоўваецца і шмат іншых пытанняў.

У магазіне № 4, які абслугоўвае ў асноўным калектыв прадпрыемства, не працевалі халадзільнікі, культура гандлю была на ніzkім узроўні. І зноў адбылася размова: магазін павінен працаўцаў як след. А за размовай — справы. І гандаль палепшыўся.

Дзейнасць жаночага савета завода адчуваецца ва ўсім: і ў арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва за званне брыгад і ўдарнікаў камуністычнай працы, і ў выхаванні людзей, і ў павышэнні адукцыі рабочых. Міма жанчын не праходзяць пытанні якасці прадукцыі, факты недастойных паводзін некаторых рабочых на вытворчасці і ў быце.

Амаль тры гады прайшло з таго часу, як быў створан жаночы савет. Узначальвае яго загадчыца лабаратарыі камуніст Аляксандра Пятроўна Кавалёва.

Гомельскія суднабудаўнікі змагаюцца за званне прадпрыемства камуністычнай працы. Як многа добра га ўносяць тут у агульную справу жанчыны розных узростаў і прафесій! Яны вырашилі зрабіць прадпрыемства самым прыгожым у горадзе. На пасяджэнні савета абміркоўвалася пытанне аб азеляненні тэрыторыі завода. Адразу ж жанчыны ўзяліся за справу. Дзесяць членоў савета вырошчвалі жывыя кветкі, высаджвалі іх на клумбах, паабапал пешаходных дарожак, у заводскім садзе. Па іх ініцыятыве было праведзена некалькі нядзельнікай па ачыстцы тэрыторыі.

Шмат папрацаўвалі жанчыны па добраўпрадкаванню дзіцячага сада ва ўрочышчы Баравое.

Кожны член савета адказвае за асобны ўчастак работы. Так, напрыклад, інструментальшчыца Луіза Сямёнаўна замацавана за механічным цэхам, кранаўшчыца Тамара Мышкоўская — за лінейным, старшы бухгалтар Любоў Бычкова — за складскім памяшканнем. Створаны спецыяльныя камісіі па культуры і быце, вытворчасці, санітары. Жаночаму савету да ўсяго ёсць справа. Сярод жанчын-работніц і хатніх гаспадынь членамі жаночага савета праводзяцца гутаркі аб гігіене і культуры жанчын, выхаванні дзяцей. Да работы сярод жанчын прыцягваюцца медыцынскія работнікі і іншыя спецыялісты. Па іх ініцыятыве ў цэхах прадпрыемства праведзены гутаркі на медыцынскія тэмы: «Прафілактыка грыпу і прастудных захворванняў», «Страйнікава-кішэчныя захворванні», «Аб шкоднасці курэння», «Аб дыэтычным харчаванні» і г. д.

Інжынер
Н. СЕРДЗЮКОУ

23



КУЛІНАРЫЯ

КАТЛЕТЫ, ФАРШЫРАВАНЫЯ ГРЫБАМИ

Свіную карэйку ачысціце і нарэжце катлеты (з рэбернай костачкай). Кожную катлеть злёгку адбіце сечаком, пасыпце соллю, перцам.

На сярэдзіну кожной катлете пакладзіце фарш з грыбou. Для яго прыгатавання свежыя грыбы нарэжце, абсмажце, заўтам змяшайце з пасераванай рэпчатай цыбуляй, сечанымі крутымі яйкамі.

Фарш закрыйте свабоднай часткай катлеты, змячыце яе ў бялку, запаніруйце ў сухарах і абсмажце.



Пры падачы паліце сметановым маслам. У якасці гарнітура да гэтай стравы можна працаваць смажаную бульбу, бульбянае пюре.

Свініны 400 гр, 2 яйкі, сухароў 2 становыя лыжкі, грыбоў свежых 60 гр, тлушчу для смаражання 2 становыя лыжкі, масла сметанковага 1 становую лыжку, цыбулю рэпчатую.

ГАЛУБЦЫ ЛЮБІЦЕЛЬСКІЯ

Маладую свежую капусту (невялікія качаны) разбярыце на лісце, прыміце і зварыце да паўгатоўнасці ў падсоленым вары. Лісце дастаңыце і пасля таго, як вада сцячэ, дробна пасячыце. Дадаіце мясны фарш, астуджаны адварамы рыс, соль, перац, яйна, пасераваную рэпчатую цыбулю і страванна перамяшайце. З атрыманай масы зрабіце галубцы, запаніруйце іх у пшанічнай муці і абсмажце на нагрэтай

скаварадзе. Абсмажаныя галубцы пакладзіце ў сатайнік, заліце смятанным соусам з та-



матам і тушыце ў закрытай пасудзіне на слабым агні (або ў духоўкі) 10—15 мінут.

Падаюць з соусам, у якім галубцы тушыліся, пасыпаўшы кропам або сечаным зяленівам пятрушкі.

Галубцы можна прыгатаваць без смятаны — у гэтым выпадку тамату-пюре бяруць крыху больш.

Ялавічыны 400 гр, качан капусты, рысу 2 становыя лыжкі, 2 цыбуліны, маргарыну 1 становую лыжку, мукі пшанічнай 1 становую лыжку, паўяйка.

На соус: 1 шклянку мяснога булёну, невялікую морку і цыбуліну, маргарыну 2 становыя лыжкі, мукі пшанічнай 1 становую лыжку, 1 становую лыжку тамату, паўшклянкі смятаны.

ФАРШЫРАВАНЫ КАРП

З карпа вагой каля 2 кг або крыху менш можна прыгатаваць смачную страву. Для гэтага трэба ачысціць карпа ад лускі, дастаць вантробы, шчэлепы і прымыць некалькі разоў халоднай вадой. Зняць скру асцярожна, каб не падраць яе, а захаваць цэлай. Затым аддзяліць мясо ад касцей і добра перамалоць яго. Дадаіце да фаршу дзве вараныя размітые бульбіны, крыху масла, лыжку дробна нарэзанай цыбулі, соль па смаку, перац, дробна нарэзаную пятрушку і кроп, лыжку гарчыцы, два яйкі, дзве лыжкі сухароў і поўную лыжку таматнай пасты. Прыватаваную

сумесь добра вымесіце і запоўніце ёю скру, зашытую на бруху, пакладзіце на бляху з падліўкай з алею і таматнай пасты, у час пячэння ў духоўкы палівайце рыбу гэтай падліўкай. На стол фаршыраваная рыба падаецца ў халодным выглядзе, разрэзаная на кавалкі.



КАРП У РАСОЛЕ

Узяць рыбу, незалежна ад велічыні, дастаць шчэлепы, разрэзать уздоўж бруха і выцягнуць вантробы; затым прымыць карпа халоднай вадой. Луску не шчышаць. Вельмі вялікага карпа разрэзать уздоўж на дзве роўныя часткі і пакласці на пліту або рашпер, луской да жару. Гатовую рыбу ачысціць ад падгарэлай лускі, пакласці на блюда і заліце загадзя прыватаванай вадой, пракіпчонай з соллю, з дробна нарэзаным салодкім перцам або часнаком.

ПАРАДЫ ГАСПАДЫНІ

Калі пры выпяканні блінчыкай на іх утвараюцца пухіркі і блінчыкі дрэнна здымаюцца са скаварады, гэта значыць, што скаварада перагрэта.

* * *


Пры смажанні капусты для фаршу яе нельга саліць, таму што выдзеліца шмат вадкасці і фарш будзе вельмі вільготны.

* * *

Забруджаныя скураныя сумкі і абутак чысціць шчаўевай кіслатай, якая прадаецца ў аптэках. Змачыце невялікую шточку ў кіслате і злёгку працірайце ў скру. Пасля таго, як сумка або туфлі высахнучы, змажце іх крамам для абутку таго ж колеру і натрыце да бліску шарсцінным або аксамітным шматком.

* * *

Калі вы хочаце, каб ваша бялізна прыемна пахла, пракладзіце паміж ёй кавалачкі прамакальнай паперы, намочанай у адэкалоне.



* * *

Калі ў кландоўцы, шафе або куфэрну завядзеца плесяня, пакладзіце туды неналікі шараку камфары. Камфара паглынае вільгату.

Мал. М. ДЖЫЕНА
Мал. Д. ДУМІТРЭСКУ



ПЛАН ПАДПІСКІ ПЕРАВЫКАНАНЫ

Ліпавскае аддзяленне сувязі створана менш года назад. Аблігуюць мы пяць населеных пунктаў. Аддзяленне сувязі змагаецца за званне калектыву на муністычнай працы.

Вялікая работа праводзіцца па выкананню плана падпісні на газеты і часопісы. Гадавы план у 1611 экземпляраў перавыканан. Тут будуць атрымлі-

ваць 113 экземпляраў часопіса «Работніца і селянка».

Асабліва шмат увагі падпісцы на газеты і часопісы ўдзяляюць паштальёны Марыя Рыгораўна Кліменка, Ніна Мікалаеўна Грыц і іншыя.

В. МЕЛЬНІЧЭНКА,
нач. Ліпавскага аддзялення
сувязі Калінкавіцкага раёна.

— Куды ты?
— Гуляем, хачу пака-
зать сыну шасэ.

— Злезь, дзіцяці! Ба-
буля табе варэння дасць.
— Ага! Ты дасі ад-
ну лыжачку, а тут — цэ-
ляя тры слоікі.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ,
Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 03308.

Журнал «Работніца і крестьянка» на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

Падп. да друку 4/VII-63 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Папера 60×90^{1/2}. Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: адказн. рэдактара — 3-17-51, адказн. сакратара — 3-38-14, аддзелаў прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры — 3-38-24.

Друкарня выдавецтва «Звязда», Мінск. Цана 18 кап. Дадатак — выкрайка. Тыраж 195385.

Зак. 345.



На блакітных дарогах

Слова Эдуарда ЗУБРЫЦКАГА

Музика Уладзіміра КАРЫЗНЫ.

На блакітных дарогах
Цягнікі, цягнікі.
Жыць у вечных трывогах,—
Мусіць, лёс мой такі.

Мне з паходнаю песняй
Не расстатаца навек.
Цягне з весніцаў цесных
У нязведенаны свет.

Эх, юначае сэрца,
Не шукай цішыні!
Я ў штодзённай паверцы,
Дзе будоўляў агні...

І прайсці так хачу я
Па зямлі дарагой,
Каб усяды пачулі
Радасць працы маёй.

На блакітных дарогах
Цягнікі, цягнікі.
Жыць у вечных трывогах,—
Знаю, лёс мой такі.



ПАВОЛЬНА

На bla - kіt - nых da - ro - gах пяг - ni -
- ki, пяг - ni - ki, жыць у зоч - иных тры -
- во - гах му - сіць лёс мой та - ki
жыць у веч - иных тры - во - гах му - сіць лёс мой та -
- ki. Для паутарэння Для заканчэння
Мне з па - // - ki.



Валерия ЖОЛТАК. Званочки лясные.

VS

-282 5/6
74995

PA
C
N: 8
+1